



ЗВЯЗДА

14 ЛІПЕНЯ 2011 г.
ЧАЦВЕР
№ 131
(26995)

Кошт 750 рублёў

ВЫДАЕЦЦА 39 ЖНІўНЯ 1917 г.

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

ГРАШОВЫЯ ДАХОДЫ БЮДЖЭТНІКАЎ ЗА ЧЭРВЕНЬ ІНДЭКСУЮЦА НА 37,5 ПРАЦЭНТА

ГРАШОВЫЯ ДАХОДЫ, якія атрымліваюцца з бюджэтных крыніц (зароботная плата; грашовае забеспячэнне ваеннаслужачых тэрміновай службы, курсантаў ваенна-навуцальных устаноў і савураўцаў; зароботная плата дзяржаўных служачых і прыраўнаных да іх асоб; грашовае забеспячэнне ваеннаслужачых і асоб радавога і начальніцкага складу; дзяржаўныя стыпендыі навуцэнскай моладзі), за чэрвень гэтага года індэксуюцца на 37,5 працэнта. Гэта абумоўлена тым, што індэкс спажывецкіх цэн за чэрвень 2011 года перасягнуў пяціпрацэнтны парог да месяца іх папярэдняй індэксацыі (май 2011 года), паведамлілі карэспандэнту БЕЛТА ў Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны Беларусі.

Дапамогі і стыпендыі беспрацоўным у перыяд професійнай падрыхтоўкі, перападрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі па накіраванні органа па працы, занятасці і сацыяльнай абароне гарадскога, раённага выканаўчага камітэта індэксуюцца на 86,9 працэнта, паколькі індэкс спажывецкіх цэн за чэрвень бягучага года перасягнуў пяціпрацэнтны парог да месяца іх папярэдняй індэксацыі (май 2011 года).

Насельніцтву, якое атрымлівае даходы на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь з іншых крыніц, кампенсация страт ад інфляцыі ажыццяўляецца па падставах, прадугледжаных калектыўнымі дагаворамі (пагадненнямі). Індэксацыя ажыццяўляецца па нарматыве, устаноўленым Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 28 студзеня 2006 года № 55 «Аб нарматыве індэксацыі грашовых даходаў насельніцтва за ўлікам інфляцыі». Індэксуюцца даход у межах Br343 тыс. 260 — 100 працэнтаў зацверджанага бюджэту пражыццёвага мінімуму ў сярэднім на душу насельніцтва, што дзейнічае на момант індэксацыі. Частка даходу, якая перасягае гэту суму, індэксацыі не падлягае.

Выязныя прыёмы грамадзян Адміністрацыяй Прэзідэнта сведчаць аб высокім узроўні даверу да ўлады і кіраўніка дзяржавы

Зваротная сувязь

Учора кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Уладзімір Макей, а таксама намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Валерый Міцкевіч, намеснік генеральнага пракурора Беларусі Аляксей Стук, намеснік старшыні Вярхоўнага суда Валерый Каліноўчыч, начальнік галоўнага дзяржаўна-прававога ўпраўлення Адміністрацыі Прэзідэнта Валерый Дарашкевіч, намеснік міністра юстыцыі Аляксандр Сімануў правадзілі прыёмы грамадзян у ААТ «Славянка» ў Бабруйску. На прыёмы завіталі 140 чалавек, у тым ліку амаль 40 — да Уладзіміра Макея. Даведаўшыся пра тое, што ў Бабруйску будуць чыноўнікамі такога высокага рангу, людзі прышлі і не па запіску, прыехалі з іншых рэгіёнаў. Усе агульныя праблемы ўзяты на кантроль, некаторыя вырашаны на месцы.

Сярод асноўных тэм — капітальны рамонт жылля, дарог, жыллёвае будаўніцтва, газіфікацыя, судовыя разборы, развіццё сацыяльнай інфраструктуры, падпрымальніцтва. Напрыклад, інвалід-калясачнік, які адкрыў сваю справу, хоча наймаць работнікаў з ліку інвалідаў і звярнуцца да Уладзіміра Макея па садзейнічанне.

Такія вялікая колькасць зваротаў сведчыць аб высокім узроўні даверу да ўлады і Прэзідэнта. Звяртаючыся ў Адміністрацыю, людзі разлічваюцца на падтрымку, садзейнічанне ў вырашэнні хвалюючых іх праблем. Пры неабходнасці іх пытанні будуць далажаны Прэзідэнту. Некаторыя звароты сапраўды патрабуюць умяшання ўлады, але сустракаюцца і тыя, што хутка вырашаюцца на месцах, яны не патрабуюць разгляду на такім высокім узроўні.

Уладзімір Макей у гутарцы з журналістамі падкрэсліў важнасць выезду ў рэгіёны. Гэта магчымасць даведацца, што хвалюе беларусаў, якія ёсць неадпрацоўкі, растлумачыць дзяржаўную палітыку, сітуацыю ў эканоміцы.

У цэлым, паводле слоў Уладзіміра Макея, работа мясцовай ўлады са зваротамі грамадзян палепшылася. За 6 месяцаў гэтага года ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года знізілася колькасць зваротаў у Адміністрацыю Прэзідэнта, у тым ліку з Бабруйска — на 18 працэнтаў. Тым не менш Бабруйск для правядзення чарговага прыёму выбраны невypadкова — 32 працэнтны ўсіх зваротаў з Магілёўскай вобласці прыпадае на гэты рэгіён. «Мы вырашылі вывучыць сітуацыю на месцы», — сказаў Уладзімір Макей.

Уклады насельніцтва выраслі

Па звестках Нацыянальнага банка, за мінулы месяц уклады насельніцтва ў нацыянальнай валюце выраслі больш як на 926 млрд рублёў, або на 10,1 працэнта. На пачатак ліпеня яны дасягнулі 10,1 трыльёна.

Дэпазіты ж у замежнай валюце працягвалі зніжацца і ў чэрвені, аднак у трэці дэкадзе месяца сітуацыя стабілізавалася. Па папярэдніх звестках, тэрміновыя ўклады раслі і ў першай дэкадзе ліпеня. Так, калі ў маі дэпазіты ў замежнай валюце зменшыліся ў эквіваленце на 469,3 мільярд долараў ЗША, то ў чэрвені — у эквіваленце на 240,2 мільярд долараў ЗША. На пачатак ліпеня гэтыя дэпазіты склалі ў эквіваленце амаль 3,5 мільярда долараў ЗША.

Разам уклады насельніцтва (і ў замежнай валюце, і ў рублях) у беларускіх банках у пераліку на нацыянальную валюту на 1 ліпеня склалі больш за 27,4 трыльёна рублёў.

Уладзіслава КУЛЕЦКІ.

Парламенцкі дэбятнік

РАЗАРЭННЕ ПА ПРАВІЛАХ

Беларускі закон аб банкруцтве чакаюць сур'ёзныя змены

Калі ты слабы, рана ці позна цябе выцесніць моцны. Такі натуральны адбор. І найбольш відавочны ён... на рынку. Фірмы, якія не вытрымалі канкурэнцыі, разараюцца, іх актывы дастаюцца крэдыторам ці канкурэнтам. Цывілізаваны праігрышы. Колькі сыходзяць, дужыя набываюць яшчэ больш магутнасці. У прыгожым варыянце развіцця падзей. А колькі непрыгожым! Паглынанне можа быць зусім і несярбоўскім, супраць волі ўладальніка — рэйдарскі захоп. Змяняюцца могуць і самі ўласнікі — несапраўднае банкруцтва. Расцягнуць апошняе дабра з карабля, які тоне, можа кіраўнік. Калі праблемы сістэмныя, то канкурэнтам і самім не да прыдбання... Ступень цывілізаванасці разарэння ў многім залежыць ад таго, якія сцэжкі пракладае заканадаўства. У беларускім ярка зацэжкі карэкцыроўкі. І калі меркаваць па ашопных падзеях, яны своечасовыя. Першымі пойдучы на нахиленай, відаць, імпарцёры, па якіх крызіс ударыў найбольш балюча.

— Магчыма, непацеха-здольныя прадпрыемствы стане больш, — не выклікае Анатоля ПАЎЛОВІЧА, намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па прамысловасці, паліўна-энергетычным комплексе, транспарце, сувязі і прадпрымальніцтве. — Ды і ўвогуле канкурэнцыя з кожным годам становіцца ўсё больш вострай — гэта сусветная тэндэнцыя, якая закранае і Беларусь, незалежна ад стану эканомікі. У свеце банкруцтва вялікая колькасць прадпрыемстваў, і гэта нармальна.



Фота: Мярцін Бегунькоў

— Паводле статыстыкі Міністэрства прамысловасці, колькасць неплацежаздольных прадпрыемстваў, наадварот, змяншаецца, — расказвае дэпутат Паўловіч.

Рэагуючы на нашы акрутленыя ад здзіўлення вочы, ён прапануе лагічнае тлумачэнне: — Проста адбываецца ўзбуйненне прадпрыемстваў. Нашы гіганты «БелАЗ», «МАЗ», «МТЗ» і сваё поле дзейнасці ўцягваюць драбнейшыя прадпрыемствы, у якіх сур'ёзныя праблемы з неплацежаздольнасцю. Сваёй магутнасцю і сваім менеджментам яны іх сітуацыю стара-юцца палепшыць.

— Проста адбываецца ўзбуйненне прадпрыемстваў. Нашы гіганты «БелАЗ», «МАЗ», «МТЗ» і сваё поле дзейнасці ўцягваюць драбнейшыя прадпрыемствы, у якіх сур'ёзныя праблемы з неплацежаздольнасцю. Сваёй магутнасцю і сваім менеджментам яны іх сітуацыю стара-юцца палепшыць.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПДЗЕЙ

Еўра патаннеў у адносінах да долара

Еўра патаннеў да долара напярэддзі да канца гандлю, што звязана з ростам апаненняў з нагоды эканамічнай сітуацыі ў еўразоне пасля паніжэння агенстваў Moody's пазыковага рэйтынгу Ірландыі, паведамляюць інфармагенцыі. Да закрыцця гандлёвай сесіі еўра патаннеў да долара да \$1,3976 за еўра супраць \$1,4030 за еўра днём раней.

У казне ЗША не халае грошай для выплаты пенсій

У казне ЗША можа аказацца недастаткова грошай для своечасовай выплаты пенсій. Пра гэта прэзідэнт краіны Барак Абама заявіў у інтэрв'ю каналу CBS News.

Абама паведаміў, што «не можа гарантаваць» выплаты пенсійным дапамог 27 мільярд чалавек, грашовыя сродкі якіх павінны быць пераведзены 3 жніўня. Прычына гэтага крыецца ў нывяршаным пытанні пра павелічэнне дапушчальнага памеру дзярждоўгу. Пытанне пра павелічэнне памеру дзярждоўгу з'яўляецца часткай прэзідэнцкага праекта бюджэту на 2012 фінансавы год. Кангрэс павінен прагаласаваць па гэтым пытанні 2 жніўня. Калі рэспубліканцы і дэмакраты не дамовяцца адносна павелічэння ліміту дзярждоўгу, ЗША абвясцяць тэхнічны дэфолт.

За апошнія два гады дэфіцыт бюджэту ЗША склаў \$2,8 трлн — больш чым за ўсе папярэднія 10 гадоў.

Невядомым застаецца лёс 25 пасажыраў «Булгарыі»

Лёс 25 пасажыраў чэлахода «Булгарыя», патулула ў Куйбышскай затоцы Волгі 10 ліпеня, пакуль застаецца невядомым. Паводле інфармацыі МНС, на борце чэлахода ў момант катастрофы знаходзіліся 208 чалавек. На момант падпісання нумара ў другіх былі выяўленыя целы 104 загінулых.

У Мінску экіпіроўка вучняў маладых класаў будзе каштаваць Br500-1260 тыс., старшых — Br630-1900 тыс.

У Мінску экіпіроўка школьнікаў маладых класаў абыдзецца ў Br500-1260 тыс., старшакласнікаў — Br630-1900 тыс. Аб гэтым карэспандэнту БЕЛТА паведамілі ў галоўным упраўленні спажывецкага рынку Мінгарвыканкама.

Гандлёвым арганізацыям рэкамендавана прымяняць мінімальныя надбавкі на тавары школьнага асартыменту, многія магазіны рэалізуюць гэтыя тавары ў крэдыт і растэрміноўку.

Напрыклад, ААТ «ЦУМ «Мінск» прапануе пакупнікам тавары са зніжэннем гандлёвай надбавкі да 5 працэнтаў на адзенне для школьнікаў вытворчасці асобных прамысловых прадпрыемстваў рэспублікі. Тут аказваецца бясплатная паслуга па падгонцы і дробнай пераробцы адзення для школьнікаў, набытага ва ўнівермагу. УП «Універмаг «Беларусь» прадастаўляе сідку на 10 працэнтаў шматдзетным сем'ям і інвалідам на набывецца адзення для школьнікаў.

Усяго асартымент адзення для школьнікаў усіх узростаў груп налічвае больш за 200 мадэляў, для хлопчыкаў — 190, трыкатнажных вырабаў — 60, спартыўнага адзення — 40 мадэляў. Школьнікам прапануецца звыш 80 мадэляў раңцаў і рукавоў, якія выраблены з моцных, лёгкіх і воданепранікальных матэрыялаў са святлоадбівальнымі элементамі для забеспячэння бяспэкі дзяцей на дарогах.

ДА «ГРАН-ПРЫ» — НА КРЫЛАХ ЛАСТАЎКІ

УЧОРА ВЕЧАРАМ раскрылася галоўная інтрыга фестывалю «Гран-пры» ўладальнікаў «Гран-пры» і іншых прэміяў 20-га міжнароднага конкурсу выканаўцаў эстраднай песні «Віцебск — 2011».

«ГРАН-ПРЫ» — 15 тысяч долараў і спецыяльны прыз «Ліра» — прысудзілі прадстаўніцы Беларусі Алёне Ланскай. Яна таксама атрымала падарунак ад Парламенцкага сходу Саюза Беларусі і Расіі — ноўтбук.

ПЕРШУЮ ПРЭМІЮ — 9 тысяч долараў — атрымала спецыяльная прэмія імя Уладзіміра Мулявіна, якая ўручаецца з 2003-га года.

Усе астатнія ўдзельнікі конкурсу атрымалі спецыяльныя дыпломы фестывалю. Акрамя гэтага, некаторыя ўдзельнікі ўзнагародзілі іншымі «сланамі». Сярод іх прэмія ад тэатрадыпламан «Мір», планшэт ад кампаніі мабільнай сувязі і іншае.

Усе без выключэння былі канкурсантамі атрымалі ад спонсараў і партнёраў фестывалю розныя падарункі. Міністр культуры Павел Латушка, які сёлета ўзначальваў журы, перад ўручэннем дыпломаў і прэміяў адзначыў, што ўзровень удзельніцкаў конкурсу быў вельмі высокі. Ён пажадаў 20 ўдзельнікам конкурсу з 20 краін творчага развіцця і паспяховага ўдзелу ў іншых конкурсах.

Аляксандр ПУКШАНСКІ. (Працяг тэмы на 3-й стар.)

РОЗГАЛАС

ВОДНЫ СВЕТ МАГІЛЁВА

12 ліпеня, на заканчэнне працоўнага дня ў Магілёве за адну гадзіну выпала 21 міліметр ападкаў. Зусім трохку кратка, але моцны дождж не дацкаў да дэкаднай нормы, якая складала 28 міліметраў.

Па вуліцах цяклі рэкі вады. Як і заўсёды, адразу затопіла перакрыжанае вуліц Першамайская і Ціміразеўская ў цэнтры горада. На гадзіну латон паралізаваў працу трамвайную, Аўтамабілі, вадацелі якіх адважваліся выехаць на перакрыжванне, літаральна пплылі. Людзі здымалі абутак і шукалі броду.

А раніцай у гэты ж дзень, калі на Магілёў наляцела моцная навальніца, жыхары прыватнага сектара на вуліцы Янкічэўскай назіралі такую рэдкую з'яву, як шаравая маланка. Старшы інспектар цэнтры прапаганды і навучаня Магілёўскага абласнога УМНС Волга Нехарошых расказала са слоў сведка: влізліныя светлы шар дыяметрам каля 2-х метраў дакрануўся да тэлевізійнай антэны, выбухнуў і падвоўся. Потым шары падняліся ўверх і зніклі, але дах дома адразу загарэўся. На шчасце, людзі не пацярпелі.

ЧОРНЫ ПАДРАДЧЫК НА «ЛАНДКРУЗЕРЫ»

44-гадовы жыхар гарадскога пасёлка Касцюкоўка Гомельскага раёна летась «зарабіў» больш за 300 мільёнаў рублёў. Мужчына не меў спецыяльнага дазволу на правядзенне будаўнічых работ, не быў індывідуальным прадпрымальнікам або кіраўніком юрыдычнай асобы. Гэта не перашкаджала яму фарміраваць будаўнічы брыгады. Ад імя грамадзян, якія ў іх уваходзілі, ён заключаў дагаворы будаўнічага падряду з КС/П «Эксперыментальная база «Пенчын» у Буда-Кашалёўскім раёне. Потым, злучаючы даверам адказных асоб прадпрыемства, незаконна з'абгагануся. Ён уносіў у дагаворы несапраўдныя звесткі аб колькасці супрацоўнікаў, якія выконвалі работы. Самастойна займаўся афармленнем нарадаў на выкананне работ, уносіў у дакументы фіктыўныя звесткі пра аб'ёмы і расцэнкі. Падчас правядзення аператыўна-пошукавых мерапрыемстваў супрацоўнікі ўпраўлення па раскрыцці цяжкіх эканамічных злачынстваў УУС Гомельскага аблвыканкама высветлілі, што К., не маючы адпаведных даверанасцяў, асабіста атрымліваў у кабе прадпрыемства налічаныя ўсім працаўнікам грошы, частку з якіх забіраў сабе. Грашовыя сродкі прадпрыемствам былі атрыманы ў выглядзе ільготных крэдытаў. У прэ-службе УУС Гомельскага аблвыканкама расказалі, што чорны падрадчык затрыман, накладзены арышт на яго транспартныя сродкі. Ён парк уражвае: «Фальксваген Шатл» 2004 г.в., «Опель Астра» 2006 г.в., «Опель Антара» 2007 г.в. і «Таёта Ландкрузер Прада» 2009 г.в. Усяго на суму звыш Br600 млн.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

Навіны Беларусі і замежжя ў рэжыме on-line на сайце «Звязды» — www.zviazda.by

АУКЦИОНЫ ПО ПРОДАЖЕ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
WWW.RLT.BY

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестици и приватизации» (организатор аукциона) по поручению Молодечненского райпо (продавец) проводит открытый аукцион по продаже здания столовой (инв. № 630/С-57985), об. пл. 314,5 кв.м, расположенного по адресу: Минская область, Молодечненский район, Полочанский с/с, аг. Полочанцы, ул. Вокзальная, д. 6А.

Начальная цена с НДС — 105 000 000 бел. руб.

Площадь земельного участка — 0,1368 га.

Задаток в размере 10% от начальной цены лота перечисляется на р/с № 3012108260016 в ЦЕУ № 701 ОАО «БПС-СБАНК», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015, Государственное предприятие «Минский областной центр инвестици и приватизации».

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не предусмотрено договором купли-продажи.

Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения.

Аукцион состоится 16.08.2011 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чакалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 15.08.2011 до 17.00 по указанному адресу.


Тел.: (8017) 224 61 30; 500 47 12.

Гасцёўня
Лейла ІСМАІЛАВА:
«Я баялася, што мяне не выпусцяць з Баку, калі з маёй сукенкай штосьці здарыцца»
Тэлеверсію закрыцця XX Міжнароднага фестывалю мастацтваў «Славянскі базар-2011» гледачы змогуць паглядзець у пятнічным эфіры Першага канала. Адной з вядучых чырымоўні стане Лейла Ісмаілава.
Творчым стартам таленавітай дзяўчыны можна лічыць кастынг на тэлеканал MTV.



ISSN 1990 - 763X

Курсы замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 14.07.2011 г. (для БН разліка)		Курсы замежных валют для безвалютнага разліка (Цэнтральны РФ)	
1 долар ЗША	5 001,00	1 чэшская крона	289,56
1 еўра	7 026,91	1 польскі злоты	1 745,34
1 латывійскі лат	9 909,84	1 расійскі рубель	176,99
1 літоўскі літ.	2 035,20	1 украінская грывня	625,79
		USD	28,2557
		10 UAH	35,3660
		10000 BYR	56,4549
		EUR	39,5919



СТАР. 3

Прэзідэнт павіншаваў...

...Прэзідэнта Чарнагорыі Філіпа Вунавіча і народ гэтай краіны з нацыянальнымі святам — Днём дзяржаўнасці.
«Уз’яўлены, што паслядоўнае пашырэнне беларуска-чарнагорскага супрацоўніцтва ў розных сферах чалавек адпавядае інтарсам абедвуж краін, з’яўляецца асновай паспяховай развіцця дружалюбных, узаемавыгадных адносін дзеля працівання і дабрабыту нашых народаў», — гаворыцца ў віншаванні.

...Прэзідэнта Французскай Рэспублікі Нікаля Сарказі і народ гэтай краіны з нацыянальнымі святам — Днём узятця Бастыліі.
Прэзідэнт Беларусі выказаў упэўненасць, што дружалюбныя беларуска-французскія адносіны будуць плённа развівацца на карысць нашых народаў, а таксама ў інтарсах умацавання міру і бяспекі ў Еўропе і ва ўсім свеце.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

БЕЛАРУСЬ ПАВІННА ВЫЙСЦІ НА ГАДАВЫ АБ’ЁМ ВЫТВОРЧАСЦІ МАЛАКА 10-10,5 МЛН ТОН

Беларусь павінна выйсці да 2015 года на гадавы аб’ём вытворчасці малака ў 10-10,5 млн тон. Аб гэтым прэм’ер-міністр Беларусі Міхаіл Місячніквіч паведаміў журналістам пасля наведвання ААТ «Пружанскі малочны камбінат» і СТАА «Юнімілк Пружаны», перадае карэспандэнт БЕЛТА.
«За апошнія гады ў малочную галіну краіны былі ўкладзены вельмі вялікія інвестыцыі. Дзякуючы гэтакму сёння мы маем добрыя пазіцыі не толькі на ўнутраным, але і на знешнім рынку», — падкрэсліў Міхаіл Місячніквіч. Паводле яго слоў, праграма развіцця малочнай галіны, якая прынята ўрадам, сёння рэальна напачатку. Яе рэалізацыя даць магчымасць выйсці на гадавую вытворчасць малака ў аб’ёме 10-10,5 млн тон да 2015 года. «Для гэтага нам яшчэ трэба будзе пабудаваць даволі шмат новых малочнафабрычных ферм, рэканструяваць, мадэрнізаваць дзейныя, павысіць эфектыўнасць малочнага стаўка. У той жа час рэалізацыя такога аб’ёму малочнай прадукцыі таксама патрабуе інвестыцый у развіццё малакапрацуючай галіны, прыцягненне ў краіну замежных інвестараў, стварэнне нацыянальных прадуктовых кампаній, чым сёння і займаецца ўрад, выконваючы адпаведныя дараўнікі Прэзідэнта», — адзначыў Міхаіл Місячніквіч.

Разам з тым, паводле слоў прэм’ер-міністра, сёння ва ўрада ёсць прэтэнзіі да інвестараў, якія прыйшлі ўжо ў Беларусь і працуюць у малочнай галіне. «На жаль, даводзіцца канстатаваць, што пачуль інвестар не выконваюць узятая на сябе абавязальствы, якія сфармуляваны ў адпаведных пагадненнях. Прэтэнзіі не датычацца дзейных вытворчасцяў. Размова ідзе аб інвестыцыйнай дзейнасці замежных партнёраў па развіцці сярэньнях тон іх прадпрыемстваў», — растлумачыў Міхаіл Місячніквіч. Учора аб гэтым размова ішла і на нарадзе ў Пружанях, дзе прысутнічалі прадстаўнікі ААТ «Кампанія Юнімілк», заводы якой працуюць у Пружанях і Шклове.

БЕЛАРУСЬ І «ГАЗПРАМ» ПРАДОЎЖАЦЬ У ВЕРАСНІ ПЕРАГАВОРЫ АБ ПРОДАЖЫ 50 ПРАЦЭНТАЎ АКЦЫЙ «БЕЛТРАНСГАЗА» І ЦЭНАХ НА ГАЗ

Пасля праведзенай сустрэчы старшыні ўрада Расіі Уладзіміра Пуціна і прэм’ер-міністра Беларусі Міхаіла Місячніквіча учора адбылася тэлефонная размова старшыні праўлення ААТ «Газпрам» Аляксее Мілера і першага намесніка прэм’ер-міністра Беларусі Уладзіміра Сямашкі, паведамілі БЕЛТА ў прэс-службе «Газпрама».
«Была дасягнута дамоўленасць, што перагаворы па куплі «Газпрама» 50 працэнтаў акцый ААТ «Белтрансгаз» і па заключэнні новых кантрактаў на пастаўку і транзіт газу будуць прадоўжаны ў верасні», — адзначылі ў прэс-службе.

Як адзначыў Аляксей Мілер па выніках тэлефоннай размовы, учывачы, што перагаворы прадоўжыцца восенню, гэта значыць напярэдні адцяглівага сезона, пытанні атрымання «Газпрама» кантролю над «Белтрансгазам» і ўмовы пастаўкі і транзіту расійскага газу даведзюцца абмяркоўваць у комплексе. Тым не менш «ёсць усе магчымасці, каб знайць астатнія нывяршаныя пытанні задоўга да заканчэння дзеяння існуючага кантракта на пастаўку газу ў Беларусь», сказаў ён.

МІНІФАРМ БЕЛАРУСІ АДКЛІКАЎ З ВГС ІСК АБ СПЫНЕННІ ВЫПУСКУ ГАЗЕТЫ «НАРОДНАЯ ВОЛЯ»

Міністэрства інфармацыі Беларусі адклікала з Вышэйшага гаспадарчага суда іскавую заяву аб спыненні выпуску газеты «Народная воля», паведамілі карэспандэнту БЕЛТА ў міністэрства. Іск адкліканы ў сувязі з магчымасцю пасасудовага ўрэгулявання сітуацыі, зыходзячы з прынцыпу свабоды сродкаў масавай інфармацыі.
Раней Мінінфарм была адклікана з суда іскавая заява аб спыненні выпуску газеты «Наша Ніва». Прычына такога рашэння міністэрства практычна такая ж, як і ў сітуацыі з «Народной воляй».
У міністэрстве адзначылі, што патрабаванні да рэдакцыі гэтых СМІ былі абгрунтаваны і прад’яўлены ў адпаведнасці з нормамі закона «Аб сродках масавай інфармацыі» ў сувязі з неаднаразовым парушэннем яго палажэнняў. Мінінфарм заклікае ўсе сродкі масавай інфармацыі, якія ажыццяўляюць дзейнасць у Беларусі, няўхільна выконваць заканадаўства, а таксама кіравацца нормамі прафесійнай этыкі журналіста і агульнапрынятымі нормамі маралі.
Іскавыя заявы ў ВГС аб спыненні выхаду газет Міністэрствам інфармацыі былі паддзены 25 красавіка 2011 года. Гэта рашэнне было прынята ў адпаведнасці з падпунктам 2.2 пункта 2 арт. 51 закона Беларусі «Аб сродках масавай інфармацыі» ў сувязі з вынесеным рэдакцыям названых выданні на працягу года двух і больш пісьмовых папярэджанняў.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЙ В ЗДАНИИ, НАХОДЯЩЕМСЯ В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Аукцион состоится 18 августа 2011 г. в 11.15 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 62, к. 106.
Организатор аукциона – фонд «Могилевоблимушество», 212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 62, тел. 8(0222) 229022, 311185, 223375.
Продавец предметов аукциона – республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта», тел. 8(017)2260173, 2261170; 8(0222)253549 – Могилевский филиал.

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке проведения аукционов по продаже права заключения договоров аренды зданий, сооружений и помещений, находящихся в республиканской собственности, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 августа 2009 г. № 1049.

№ лота	Сведения о предметах аукциона			
	Наименование	Место нахождения	Начальная цена продажи права заключения договора аренды, руб.	Сумма задатка, руб.
1.	Помещение склада площадью 192,9 кв.м, размещенное в здании склада материально-технического снабжения	Могилевская область, г. Могилев, ул. Челюскинцев, д. 178а	1 687 875	5
2.	Помещение складов общей площадью 198,4 кв.м, размещенное в здании склада материально-технического снабжения		1 736 000	5
3.	Помещение кладовой и склада общей площадью 24,4 кв.м, размещенное в здании склада материально-технического снабжения		213 500	5
4.	Помещение котельной площадью 9,6 кв.м, размещенное в здании склада материально-технического снабжения		84 000	5

Краткая характеристика помещений по лотам № 1–4 – помещения в одноэтажном кирпичном здании склада материально-технического снабжения, имеющем электроснабжение, центральное отопление.
Предполагаемое целевое использование имущества по лотам № 1–4 – для размещения офисов, складских помещений, оказания услуг, осуществления розничной торговли, осуществления производства (кроме вредных производств).
Договорной коэффициент к базовой ставке арендной платы за 1 кв.м в месяц по лотам № 1–4 – 2,0.
При наличии 2-х или более участников аукциона по лотам № 1–4 коэффициент от 0,5 до 3 включительно, устанавливаемый к базовой ставке арендной платы по соглашению между арендатором и арендодателем, увеличивается на 0,5.
Задаток перечисляется до подачи заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к нему документами на расчетный счет фонда «Могилевоблимушество» № 3642900001315 в филиале № 700 – Могилевское областное управление ОАО «АБС «Беларусбанк», код 536, УНП 700052050.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в фонд «Могилевоблимушество» подается заявление на участие в аукционе, к которому прилагаются следующие документы:
– юридическим лицом резидентом Республики Беларусь – копия документа, подтверждающая государственную регистрацию юридического лица; копия платежного поручения о перечислении задатка на расчетный счет организатора аукциона;
– физическим лицом – копия платежного документа о перечислении задатка на расчетный счет организатора аукциона.
При подаче документов организатору аукциона предъявляются:
– представителем физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность данного представителя;
– физическим лицом – документ, удостоверяющий личность.
Привем заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в день и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Датой поступле-

КАНСЕНСУС — СПРАВА ТОНКАЯ

Беларускія парламентары ўзялі ўдзел у чарговай сесіі ПА АБСЕ поруч з больш чым 250 калегамі з 55 краін. Там ужо, лічы, па традыцыі, была прынятая асобная рэзалюцыя па Беларусі. Вярнуўшыся з Бялграда, айчынная дэлегацыя падзялілася з беларускімі журналістамі сваімі ацэнкамі падзей.

— Рэзалюцыя вытрыманая ў крытычным ключы, багатая на вострыя, тэндэнцыйныя фармулёўкі агульнага плану, беспадстаўныя сцвярджэнні, — канстатуе кіраўнік беларускай дэлегацыі, намеснік старшыні Палаты прадстаўнікоў Віктар ГУМІНСКІ. — Многія тэзісы сур’ёзна скажучы сапраўднае становішча спраў ці з’яўляюцца састарэлымі.
Беларускія дэлегаты выступілі супраць прыняцця рэзалюцыі, паколькі, на іх думку, такі падыход, абраны Рабочай групай ПА АБСЕ па Беларусі (якая ўласна і падрыхтавала документ), контрпрадуктыўны, «не ўнясе канструктыўнага ў наш дыялог, ён наогул можа быць згорнуты і зведзены да нуля», падкрэслівае В. Гумініскі.
Прадстаўнікі розных еўрапейскіх краін узялі ўдзел у абмеркаванні рэзалюцыі па Беларусі. Іх выказванні, які значнае спадар Гумініскі, былі супярэчлівымі. У іх міль жа, то вострыя, якая адчувалася падчас папярэдняй сесіі ў Вене, на гэты раз, паводле яго

ўражанняў, не было. Слова далі і прадстаўнікам Беларусі.
— Мы мелі магчымасць данесці аб’ектыўную інфармацыю пра сітуацыю ў нашай краіне, пра тое, што робіцца, каб хутчэй пераадолець валютны крызіс, — расказаў намеснік старшыні Палаты прадстаўнікоў Беларусі.
Яго выступленне, аднак, не пераканала еўрапейскіх парламентарыяў у неаб’ектыўнасці рэзалюцыі па Беларусі, і документ быў прыняты.
— Гэта заканамерны вынік, — мяркуючы віцэ-спікер. — Ведаючы сітуацыю, мы і не спадзяваліся, што рэзалюцыя не будзе прынята.

Паводле яго інфармацыі, не падтрымалі документ дэлегаты краін-удзельніц АДКБ (за выключэннем Кыргызстана, прадстаўнікі якога ўстрымаліся ад галасавання). Наогул, амаль уся супольнасць прадстаўнікоў СНД ў Парламенцкай Асамблеі АБСЕ галасавала супраць (апроч двух украінскіх парламентарыяў).
Якая перспектыва беларуска-еўрапейскага ўзаемадзеяння вырысоўваецца ў святле прынятага документа?
— Мы адкрытыя для дыялогу і не адыходзім ад гэтага, — запэўнівае намеснік кіраўніка ніжняй палаты беларускага парламента.
— Калі рух будзе двухбаковым, а не аднабаковым, то гэты дыялог будзе працягвацца.

Аднак збіралі сесію Парламен-

Аляксандр ЯКАБСОН:

«Для завяршэння будаўніцтва аб’ектаў ААТ «Рудакова» неабходна прыцягваць крэдытныя рэсурсы»

Для завяршэння будаўніцтва новых аб’ектаў ААТ «Рудакова» неабходна прыцягваць крэдытныя рэсурсы. Такое меркаванне журналістам выказаў старшыня Камітэта дзяржкантролю Аляксандр Якабсон пасля азнамялення з цэпільчым комплексам і сустрэчы з яго працоўным калектывам, перадае карэспандэнт БЕЛТА.
Цяпер у «Рудакова» рэканструюецца машыныны двор і будзецца другая чарга цэпільчэ плашчэй 5 га. На заканчэнне гэтых аб’ектаў неабходна каля В\$80 млрд. Раней фінансаванне існавала ў выглядзе прадпрыемстваў, які ўваходзілі ў Нацыянальную казачку Беларусі, які з’яўляецца яго асноўным акцыянерам. Аляксандр Якабсон скажа, што завяршаш будуюлю трэба за кошт крэдытных рэсурсаў, які і іншыя прадпрыемствы, адначасна, што гэта больш складана, паколькі кіраўніцтву ўжо даведзюцца думаць, дзе знайсці фінансы.

Азнамяленне са станам спраў на ААТ «Рудакова» пакінула ў старшыні Камітэта дзяржкантролю дваікае ўражанне. З аднаго боку, у гаспадаркі яго прыёмна ўразілі новыя тэхналогіі, прымененыя ў арганізацыі работы. Так, напрыклад, у цэпільчым комплексе ў гэтым годзе запусчана першая ў рэспубліцы сартавальная лінія таматаў магучасцю 10 т за гадзіну галанскай вытворчасці. Абсталюванне дае магчымасць сартаваць прадукцыю па калібры і колеры. Да набыцця сартавальных таматаў правялі вялікую цікавае гандлёвыя прадпрыемствы Беларусі і Расіі.
Нараўне з гэтым, паводле слоў Аляксандра Якабсона, часовыя складанасці ў эканоміцы, якія ўзніклі ў пачатку года, прывялі кіраўніцтва «Рудакова» ў разгубленасць наконт завяршэння пачатых аб’ектаў, а вышэйстаячая арганізацыя ў асобе ААТ «Магучлішчы» не дае канкрэтных рашэнняў. Аднак завяршаш гэтыя аб’екты трэба, і гэта будзе зроблена, паколькі ў выніку гаспадарка можа стаць адным з лепшых сельгаспрад-прыемстваў у рэспубліцы і будзе адпавядаць еўрапейскаму ўзроўню, лічыць кіраўнік КДК Беларусі. «Гэта пытанне мы будзем вырашаць разам з урадам і Нацыянальным банкам», — дадаў ён.

У ходзе наведвання каміната Аляксандр Якабсон таксама правёў сустрэчу з яго работнікамі, абмеркаваў праблемныя пытанні. Фактычна палову працоўнага калектыву прадпрыемства складаюць жыхары аграгарадка Ноўка, яшчэ 50 працэнтаў прыязджаюць з абласнога цэнтра. Для першых найбольш вострымі з’яўляюцца праблемы з няякасным і нерэгулярным водазабеспячэннем у Ноўцы. Выябчан жа больш за ўсё жывяць магчымасць прадаўжаючы маршрутату гарадскога транспарту да гаспадаркі, паколькі яна ўваходзіць у гарадскія межы. Пакуль жа ім даводзіцца дабірацца на работу на маршрутатку або пехатой. Аляксандр Якабсон абмядуў разабрацца з гэтымі пытанямі.

Яшчэ адным аб’ектам у праграме наведвання старшыні Камітэта дзяржкантролю Беларусі Віцебскай вобласці стаў Віцебскі кандытарскі камбінат «Віцьба», дзе таксама адбылася сустрэча з працоўным калектывам.

ААТ «Рудакова» спецыялізуецца на агароднічым і малочнай жывёлагадоўлі. У разразе вытворчасці больш за 50 працэнтаў прыпадае на агароднічны і зялёныяны культуры ахаванага грунту. За студзень-чэрвень 2011 года рэнтабельнасць рэалізацыі прадукцыі склала 11,8 працэнта. Колькасць працуючых — больш за 600 чалавек.

кай Асамблеі, які вы можаце здагадацца, не для таго, каб абмеркаваць сітуацыю ў Беларусі. Асноўная мэта абазначана як павышэнне эфектыўнасці АБСЕ. Па выніках работы прыняты фінальны документ Парламенцкай Асамблеі — Бялградская дэкларацыя, якая аб’ядноўвае напрацоўкі трох агульных камітэтаў і дадатковыя пункты, прапанаваныя асобнымі дэлегацыямі. Беларуская, напрыклад, буда прытрыманая рэзалюцыя па барацьбе з гандлем людзьмі. Яе прынялі акламацый — гэта значыць, без галасавання, аднадушным ухваленнем, і яна стала адной з трох сёлетніх рэзалюцыі ПА АБСЕ, прынятых без дадатковых паправак. Вось бачыце, тут кансэнсус з Беларусю атрымаўся. Можам жа, калі захочам!
— Гэта не значыць, што праблема будзе вырашана за прыняццем документа, — усведамляе старшыня Пастанаянай камісіі Савета Рэспублікі па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы Ніна МАЗАЙ, — але ён дае магчымасць для яго вырашэння, пасыл краінам ад удасканаленні нацыянальнага заканадаўства.
У Бялградзе беларускі сенатар агульна агульную пазіцыю краін АДКБ адносна рэформы АБСЕ, што судзіцца з ключовай мэтай парламенцкай сесіі. У чым быў план АДКБ і як на яго адрагавалі еўрапейскія калегі? Дэлегаты краін-удзельніц Арганізацыі Дагавора аб

калектыўнай бяспецы ў ПА АБСЕ прапаноўвае распрацаваць і прыняць Статут АБСЕ, павысіць транспарэнтнасць і эфектыўнасць прыняцця рашэнняў на аснове роўнасці дзяржаў і пры няўхільным выкананні права кансэнсусу, які, паводле выразу спадарыні Мазай, з’яўляецца галоўным прынцыпам АБСЕ. Інцыююць таксама зацвярджаюць адзіных прынцыпаў назарання за выбарамі ў рэгіёне АБСЕ і прыяздзене да агульных стандартаў працедуры арганізацыі мерапрыемстваў АБСЕ. На чарговай зімовай сесіі Парламенцкай Асамблеі, якая пройдзе налета, яны заклікаюць правесці асобныя дабаты па тэматцы рэфармавання і далейшага павышэння эфектыўнасці Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе.

— У той ці іншай форме ў тэксце фінальных документаў, у наступленні дзейнага старшыні АБСЕ — Літвы — мы можам убачыць падтрымку гэтым прапановам, — рэзюмуе Н. Мазай.
Сенатар падкрэсліла, што саміт у Астане абазначыў усе праблемы, якія не даюць арганізацыі эфектыўна выконваць свой мандат.
— Усе мы выказалі заклапочанасць гэтым, і тут мы былі салідарны. На парламенцкай пляцоўцы АБСЕ сур’ёзна абмяркоўваюць гэтую праблематыку і робяць праклятычныя крокі, каб зрабіць АБСЕ паўнавагатай міжнароднай арганізацыяй.

Зоя ВАРАНЦОВА:

Анатоль САВЯНОК:

«Актывы БМЗ яшчэ не ацэньваліся»

Напярэдадні Дня металурга, які святкуецца ў нашай краіне ў трэцюю ядзельню ліпеня, з журналістамі сустраўся генеральны дырэктар РУП «Беларускі металургічны завод» Анатоль САВЯНОК.



Паколькі літаральна на днях віцэ-прэм’ер Уладзімір Сямшаква заяўіў, што БМЗ будзе ацэнкваныя і яго рынчанчы кошт складае 8 мільярдаў долараў, то прадстаўнікі СМІ адразу ж запыталіся, які ідзе працэс ацэнкі?

— Ёсць загад Міністэрства прадпрыемстваў: Беларускаму металургічнаму заводу падпісана прывесці ацэнкаўнаванне ў тэрмін да канца 2011 года. Загад выйшюў тры тыдні таму, і зараз ідзе праца, — патлумачыў Анатоль Савянок. — БМЗ як прадпрыемства працуе дастаткова эфектыўна: па звестках расійскай карпарацыі «Чармет» за мінулы год мы сярэду металургічных прадпрыемстваў, у якіх ёсць электралеплавальныя печы ёмістасцю 100 тон, перамаглі адразу ў трох, калі так можна сказаць, намінацыях: у нас самая нізкая колькасць тэхналагічнага пераналу (2 чалавекі на 1 мільён тон), а таксама перамаглі па прадукцыйнасці і па энэргэаэфектыўнасці. Таму я не лічу, што зараз напрума стаіць пытанне па продажы актываў БМЗ.

Анатоль Савянок таксама дадаў, што ацэнка актываў Беларускага металургічнага заводу пакуль не праводзілася: «Ёсць загад па ацэнкаўнаванні, але самі па сабе актывы яшчэ не ацэньваліся».

Дарчы, у гэтым годзе заводу спайняецца 27 гадоў з моманту першай пляўкі. Першапачаткова БМЗ быў разлічаны на магучасць 800 тысяч тон выплаўкі сталі, а летась гэты паказчык склаў 2,5 мільёна. Як патлумачыў Анатоль Савянок, трыноме перавышэнне праектнай магучасці стала магчыма дзякуючы праграме рэканструкцыі і мадэрнізацыі, якая праводзіцца на БМЗ, пачынаючы з 1997 года.

— Мы выплавілі 2,5 мільёна тон сталі ў мінулым годзе, на гэты год пастаўлена мэта ў 2,6 млн тон, — сказаў ён і дадаў, што за першае

▲ Новы завод высокакакладнага і высокакратнавага чыгуннага ліцця мяркуюць збудавач у Стоўбцах на базе філіяла ААТ «Мінскі матарны завод». Будуоўля будзе каштаваць каля 100 млн еўра.
▲ Мікрааўтобус з пасажырамі перавярнуўся ўчора ў Маладзечне. Аўтамабіль «Газэль» перавозіў рабочых. На скрыжаванні яму не саступіла дарогу легкавая аўтамашына, у выніку чаго мікрааўтобус перакруціўся. Пацярпелі 5 чалавек. Яны шпіталізаваныя, у тым ліку двое трапілі ў рэанімацыю.
▲ Супрацоўнікам аддзела ДАІ Кастрычніцкага РУУС Мінска за паўночнае кіраванне аўтамабілем у стане наркатычнага ап’янення затрыманы беспрацоўны мінчанін. 19-гадовы жыхар стаўі ў першы раз атрымаў адміністрацыйнае пакаранне і штраф. У пачатку ліпеня ён паўтарыў «эксперымент» і пасля чарговай дыскатзі з ужываннем наркотыкаў выехаў на гарадскія вуліцы. Вынік — затрыманне і крымінальная справа.

▲ Два чалавекі загінулі і тры паранены па віне кіроўцы без праваў у Жыткавіцкім раёне. ДТЗ адбылося учора каля 1.20 на трасе Жыткавічы — вёска Гарадок. Легкавым аўтамабілем «Рэно 25» кіраваў хлопец 1989 г.н., у якога не было праваў. На яго 5 разоў складаліся пратаколы за парушэнне правілаў дарожнага руху і адзін пратакол — за кіраванне транспартным сродкам без праваў. Аўтамабіль выехаў на супрацьную паласу, дзе сутыкнуўся з «Аўды 100». У выніку кіроўца «Аўды», 1985 г.н., загінуў. Загінуў і пасажыр «Рэно» — юнак 1992 г.н. Яшчэ трое былі шпіталізаваныя з рознымі траўмамі. Вядома таксама, што кампанія ў «Рэно» ехала без гаспадара машыны. Усе абставіны высвятляюцца.

▲ Беларускія міліцыянеры затрымалі мужчыну, якога адшуквае ЦІК Уманганскай вобласці Узбекістана. Яго затрымалі ў мястэчку Брэст—Новасібірск на вакзале ў Оршы. Ва Узбекістане супраць 42-гадовага мужчыны заведзены крымінальныя справы аб злоўжыванні ўладай, службовым падлогу і атрыманні шабару.

Поўны абзац

▲ У паўночна-заходнім штаце ЗША Айдаха — пералуд у месцах грамадскага харчавання. Некалькі аферыстаў «разводзіць» уладальнікі рэстаранаў на бясplatны абед. Жулкі проста заходзілі ў рэстаран і прадстаўлялі інспектарамі санітарнай камісіі. Затыв яны патрабавалі ежу нібыта «на пробу». Аднак махляры не збіраліся нікога караць, яны проста з’ядалі ўсе прапанаваныя стравы і сыходзілі. Магчыма, яны доўга вадзілі б за нос персанал рэстаранаў, калі б не пільныя ўладальнікі харчавальных устаноў, якія заўважылі, што тут нешта не тое: занадта часта ходзіць «праваральшчыкі». На махляроў паскардзіліся, і царпер ва ўсіх рэстаранах штата вісіць папярэджанне аб тым, што санітарныя інспектары не маюць права харчавання падчас праверкі.

Паводле паведамленняў карэспандэнтаў «Звязды» і інфармагенцтваў.

паўгоддзе ўжо выплаўлена 1,34 мільёна тон сталі.
Усяго за 27 гадоў працы прадукцыя Беларускага металургічнага заводу адражалася ў 96 краін свету. Калі казаць пра сённяшняе дзень, то цяпер асноўнымі рынкамі з’яўляюцца Расія (18%), Латвія (7%), а таксама Украіна, Польшча, Ліван, Італія і Германія.

— Па першым паўгоддзі працы мы маем наступныя апераўтыўныя звесткі: аб’ём рэалізацыі прадукцыі склаў больш за 1 мільярд долараў (за год выходзіць на 2 мільярды), рост аб’ёму ў сённяшніх цэнах склаў 163,3%. Сальда ў нас атрымалася ў памеры 269 мільёнаў долараў. За першы квартал яно было 204 мільёны, але мы пачалі ствараць зімовы запас металалому (трэба набраць 300 тысяч тон, каб устоіліва адпрацаваць, таму частка грошай адцягваецца на гэта. Экспарт склаў 735 мільёнаў долараў (рост — 134%), рэнтабельнасць — больш за 10%, — паведамаў генеральны дырэктар БМЗ і дадаў наконт зарплаты: — Рост зарплат склаў 33% пры расце аб’ёму вытворчасці ў 163%, таму нейкі зорар яшчэ ёсць для павелічэння зарплаты.

Выпрацоўка на аднаго працоўнага летася на заводзе склала 1400 тысяч долараў, а на 2011 год пастаўлена задача выйсці на 180 тысяч. Як сказаў Анатоль Мікалаевіч, першае паўгоддзе пацвярджае гэтыя планы: сёлета за 6 месяцаў атрымалася каля 92 тысяч долараў на аднаго працоўніка.

Анатоль Савянок таксама дадаў, што ў бліжэйшы час не менш за 500 мільёнаў долараў БМЗ вывядуць на рынак у выглядзе актываў. У выніку актываўнавання ў БМЗ будзе больш за 1 мільярд долараў. Па-другое, гэта будаўніцтва сумеснага прадпрыемства па фінішнай апрацоўцы труб (ад 60 да 90 мільёнаў еўра). Па-трэціе, плануецца будаўніцтва газа-кіслароднай станцыі (каля 40 мільёнаў еўра) і, нарэшце, будаўніцтва цэха па вытворчасці металакорду.

Павел БЕРАСЧЭЎ:

У аздараўленчым лагерах у Крыме атруціліся 78 дзяцей з Расіі

У аздараўленчым лагерах «Альбатрос» пад Севастопалем атруціліся 78 дзяцей і 6 вухавальнікаў. Яны былі шпіталізаваныя ў інфекцыйную бальніцу Севастопалю, паведамаў інфармагенцтвам.

Паводле папярэдніх звестак, усе пацярпелыя дзеці — грамадзяне Расіі. Стан шпіталізаваных — лёгкая і сярэдняй ступені цяжкасці, паведамілі ў прэс-службе МНС Украіны.

Папярэдняя прычына захворвання — ужыванне няякасных прадуктаў харчавання.

На аздараўленні ў лагерах «Альбатрос» (у

У МАІ САЛЬДА ЗНЕСНЯГА ГАНДЛЮ СТАЛА ДАДАТНЫМ

РАЗВІЦЦЕ знешнегандлёвага сектара эканомікі Беларусі ў студзені-маі характарызуецца станоўчай дынамікай аперэджальнага росту экспарту тавараў і паслуг у параўнанні з імпартам, паведамляе Нацыянальныя статыстычны камітэт.

Згодна з плацежным балансам Беларусі, аб'ём знешняга гандлю таварамі і паслугамі за студзень-май склаў 153,8 працэнта да ўзроўню адпаведнага перыяду 2010 года. Сальда знешняга гандлю таварамі і паслугамі ў пачатку першых месяцаў гэтага года захавала адмоўнае значэнне ў памеры 2,6 млрд долараў ЗША. Пачынаючы з сакавіка, дысбаланс знешняга гандлю памяншаўся, але ў маі сальда дасягнула станоўчага значэння — 116,6 млн долараў ЗША, ці 2,8 працэнта ад ВУП.

Вартасныя аб'ёмы экспарту тавараў у красавіку і маі перавысілі 3,5 млрд долараў у кожным з месяцаў. Гэта самая высокая паказчык за ўсю гісторыю статыстычнага назірання за знешнім гандлем рэспублікі.

Таксама ў студзені-маі, у параўнанні з адпаведным перыядам мінулага года, вырасілі вартасныя аб'ёмы экспарту нафтапрадуктаў (у 2,1 раза), трактароў і грузавых аўтамабіляў (у 1,6 раза па кожным з тавараў), мяса і мясных субпрадуктаў (у 1,5 раза), шын (на 36,5%), чорных металаў (на 35%), калійных угнаенняў (на 1/3 частку).

Экспарт паслуг за пяць месяцаў павялічыўся на 20,7 працэнта ў параўнанні з 2010 годам і склаў 2,1 млрд долараў. Сальда знешняга гандлю паслугамі атрымалася станоўчае — 909 млн долараў (на 154,7 млн долараў больш за той жа перыяд мінулага года).

Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.

ДА «ГРАН-ПРЫ» — НА КРЫЛАХ ЛАСТАЎКІ

НАША зямлячка Алена Ланская, якая прадставіла Беларусь на «Базарным» конкурсе выканаўцаў эстраднай песні «Віцебск-2011», па выніках двух конкурсных дзён атрымала 179 балаў. І гэта са 180 магчымых. У другі конкурсны дзень, калі канкурсанты выступалі ў суправаджэнні Нацыянальнага канцэртнага аркестра Беларусі, Алена скарыла сваім выдатным выступленнем усіх без выключэння членаў журы, якія паставі-

лі ёй «дзясяткі» — вышэйшы бал. Алена спела песню «Белая ластаўка». Словы з гэтай песні: «Я за цябе маюся, Беларусь» у выдатным выкананні беларускай прыгажуні не маглі не крануць суровыя сэрцы членаў журы.

Прадстаўнік Украіны Уладзімір Квасніца «зарабіў» за два конкурсныя дні 174 балы. Пасля выканання ў другі дзень песні «На жаль, так многа не паспеў сказаць» (чамусьці на рускай мове, а не на роднай) літаральна ўпаў на калені на сцэне Летняга амфітэатра.

Прыгажуня Давід Дэйл з Чэхіі і абаяльная Руга з Літвы набралі па 170 балаў.

Прадстаўнік Казахстана Алішэр Карымаў і Крысціна Скарлат з Малдова — па 168. Расіянка Мары Карэ набрала за два дні 167, як і прадстаўнік Балгарыі Дзімітр Атанасяў.



Фота Анастасі КІСЕЛІЧУКА.

А ці ўсе вы ведаеце пра пераможцу?

З задавальненнем хочацца трохі расказаць пра Алену Ланскую. Родам з Магілёўшчыны. Пра ўзрост жанчыны, напэўна, угадваць непрыгожа, але ж. Народзілася Алена ў Магілёве, 7 верасня 1985 года. Скончыла Магілёўскі эканамічны прафесійна-тэхнічны каледж, дзе атрымала веды па спецыяльнасці «Кубак Еўропы — 2009» (Расія). Яна — лаўрэат міжнароднага конкурсу «Кубак Еўропы — 2009» (Расія). Яна — лаўрэат міжнароднага конкурсу «Кубак Еўропы — 2009» (Расія). Яна — лаўрэат міжнароднага конкурсу «Кубак Еўропы — 2009» (Расія). Яна — лаўрэат міжнароднага конкурсу «Кубак Еўропы — 2009» (Расія).

Яшчэ калі вучылася ў школе, выступала ў канцэртах. У 2000 годзе брала ўдзел у рэспубліканскім конкурсе «Дажынкi», у праекце АНТ «Песня года».

А яшчэ наша прыгажуня — пераможца глядацкага галасавання тэлевізійнага праекта «Сярэбраны маршэн», лаўрэат першай прэміі еўрапейскага музычнага конкурсу «Сарандэў-2008», які прайшоў у Балгарыі. У спісе пераможцаў у банку. Потым скончыла, зноў жа ў Магілёве, беларуска-расійскі ўніверсітэт (спецыяльнасць — фінансы і крэдыт).

Музыка «Atlantic Breeze-2010»... Гран-пры на «Базары» стала добрым працягам «зорнага шляху» абаяльнай дзяўчынкі.

Атрыманых грошы Алена плануе патраціць на адпачынак, бо вельмі нялёгка дасталася ёй перамога на «Базары», частку грошай і якасці ўдзячнасці падарыць тым, хто дапамагаву ёй рыхтавацца да конкурсу. Алена пасля двух удалых дзён выступленняў пажартвала, што ўрэшце хочацца нармальна паесці (і выспацца). Пры гэтым не адмаўляецца ад свайго асабістага плана скінуць пару кіло (навошта? І так

такая стройная). Плануе паступіць у Акадэмію мастацтваў або Універсітэт культуры.

Прыгажуня не замужам. Ёсць каханні, але хто ён, чым займаецца — дзяўчынкі не расказвае. Алена прызналася, што яна — змяняльняны чалавек, але ў апошні час стараецца адрэаду папрасіць прабачэння ў тых, на каго здарэцца павысіць голас. Наогул шчыра спрабуе нікому не рабіць ліха і ўпаўнава, што нябось за гэта ёй дапамагаюць. На «Базары» за «хварэлі» сястра з мужам і іх маленькая дачка.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

«Я баялася, што мяне не выпусцяць з Баку...»

«У ГРЭЦЫІ Я РАСКАЗВАЛА ПРА БЕЛАРУСЬ І БЕЛАРУСКІХ ДЗЯЎЧАТ»

— **Найперш хацелася б запытацца пра твае ўражанні ад вопыту выдання беларускамоўнага канцэрта на Дзень незалежнасці.**

— Шчыра? Я ўжо даўно выступаю за беларускую мову на тэлебачанні. Афіцыйна, праўда, з такой прапановай яшчэ не звярталася, але заўсёды лічыла, што мы, як незалежная краіна, павінны больш актыўна выкарыстоўваць родную мову — гэта частка нашай культуры, вельмі важная і значная частка. Насамрэч, па-беларуску мне гаварыць прасцей чым па-руску. Беларуская мова больш меладычная. І так атрымалася, што мелодыка маёй гаворкі больш супадае з беларускай мовай, чым з рускай. Выкладчыкі па вакале, па пастаноўцы голасу заўсёды ляць мяне за маю рускую мову. На занятках па рыторыцы ва ўніверсітэце прафесар Іўчанкаў мяне казаў: «Лейла, паспрабуй весці па-беларуску, у цябе атрымаецца». Я і паспрабавала падчас канцэрта на Дзень Незалежнасці. Было прыемна, я адчувала сябе асабліва ў гэты момант.

— **А калі параўнаць беларускую мову і англійскую...**

— Мне зручна і так, і так. Насамрэч, калі перадаеш свае эмоцыі, калі загалас ведаеш свой тэкст — калі ты яго адрэцэпавалі, — цяжкасцю ўзнікае не павінна.

— **Ці даводзілася табе падчас вучобы ў Грэцыі папулярнасць беларускую мову, беларускую культуру?**

— Мову — не, там усе размаўлялі па-грэчаску або па-англійску. А вось беларускую культуру — так. Недаход інфармацыі пра Беларусь адчуваўся моцна: ва ўсёй бібліятэцы ўніверсітэта Арыстоцеля (гэта адна з буйнейшых ВНУ Еўропы) кніг па Беларусі не было зусім. Людзі мелі вельмі цяжкае ўяўленне. У асноўным пра тое, што ў Еўропе ўвогуле ёсць такая краіна як Беларусь, ведалі па «Еўрабачанні». Даводзілася распавядаць. Пра прыроду, экалогію, азёры. Таксама звяртала ўвагу на тое, што ў нас жывуць вельмі прыгожыя дзяўчаты (усміхаецца). — **Аўт.** І людзі адказвалі: «О, трэба прыхаць паглядзець» — я нават уяўлення не меў пра тваю краіну.

— **У Грэцыі ты вучылася адрэаду на двух факультэтах. У Беларусі ж паспрабавала сябе ў ролі тэлеведучай, табе знаёмая рэпартажёрская праца (паўны час Лейла рыхтавала сюжэты для АНТ у праграму «Наша ранаца»), ты друкавалася ў газетах... У якой ролі ты сябе лічыла не паспрабавала?**

— Я хачу быць кінаактрысай. Мне вельмі імпануе збегчы з рэальнасці і пабыць кімсьці, кім ты не можаш быць насамрэч. Я была б не супраць паспрабаваць сябе ў розных вобразах — і злой геранінай, і добрай, і высакарданай. Штосьці кшталту Лары Крофт — нейкія прыгоды. У жыцці я пастаняна пакуту, бо пераймаю рысы герані кніг. Вось пасля прагляду фільма «Прычэмкі» я ўсіх хлопцаў ацэняла праз прызму гэтага ваяпера. Надаў захакацца ні ў каго не магу: усе не такія ідэальныя (смяецца). — **Аўт.**

— **Вяртаючыся да Лейлы-студэнткі: якія прадметы ў адукацыйным працэсе ты лічыла найбольш важнымі?**

— Я прыхільнік спецыялізаваанай адукацыі. Хтосьці з журналістаў піша пра культуры (Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

туру, хтосьці пра спорт, хтосьці пра палітыку. Я лічу, што журналіст, які піша пра палітыку, павінен ведаць пра свой прадмет нават больш, чым сам палітык, каб умець карэктна задаваць пытанні, умець аналізаваць і прадказваць. У нас на факультэце было вельмі шмат прадметаў. Вядома, гэта дае фундаментальныя веды пра свет у цэлым. Але гэта не дае магчымасці засяродзіцца менавіта на тых прадметах, якія падабаюцца. Калі ў 16-18 гадоў ты прыходзіш на факультэт журналістыкі, то прыблізна ўяўляеш, чым бы хацеў займацца. Асабіста мне хацелася б канцэнтравцца на чымсьці адным. Вывучыне беларускай і рускай моў — гэта святая святых для журналіста. Абаважкова — дзве замежныя мовы. І безумоўна — набор прадметаў па мастацтваў і літаратуры, якую я вельмі люблю і хацела б вывучаць дадаткова.

— **«ФАНАБЭРЫСТАСЦІ У МЯНЕ НЯМА»**

— **А што там было за гісторыя з сукенкай, у якой ты прыйшла на «Тэлевярышню»?** Псіалі, што ты адклдала на яе са стыпендыі?

— Сукенка насамрэч была набыта ў французскай краме «Наф-наф» на Нямізе. Крама сярэдняй коштавай катэгорыі. Сукенка мне вельмі спадабалася: калі пабачыла яе на вешалцы — проста ўлюбілася. На той момант сукенка каштавала Br1,5 мільёна. Пазней я даведалася, што мяне нямінуючы на «Тэлевярышню», і зразумела, што вядомавай строй трэба купіць. І стала на яго збіраць. Насамрэч, 1,5 мільёна — рэальная сума, і набіраць яе можна. Я паспела. Трошкі ўшыла яе ў гарсэце, каб яна лепш на мне сядзела, і прыйшла на цырымонію. Ужо пазней я зразумела, што трапіла ў трэнд, таму што Эма Уотсан нядаўна таксама прыйшла на прэм'еру «Гары Потэра» ў сукенцы такога ж попельнага колеру, з вельмі падобнага матэрыялу і вельмі падобнай па кроі. І хоць фірмы зусім розныя — «Оскар дэ ля Рэнта» вышэй чым «Наф-наф», і сукенка Уотсан выглядае даражэй і прыгажэй, тым не менш я ў трэндзе — гэта сукенка адлюстроўвае мой характар і індывідуальнасць, а таксама супадае з часам.

— **Журналісты адсачылі гэты момант. А ўвогуле, калі казаць пра твае калег — журналістаў, якія нібы ў іх працы кідаюцца ў вочы?**

— Самае непрыемнае, калі на інтэрв'ю прыходзіць чалавек і пачынае задаваць пытанні, а цікаваці ў яго вачынае не бачыш. Ён падрыхтаваў пытанні, прачытаў пра цябе ў інтэрнце, але цікаваці ў яго самога — нуль. І калі бачыш, наколькі яму ўсё гэта паралельна, то таксама проста паўтараеш тыя адказы, якія ты калісьці даваў у іншым інтэрв'ю. Таксама некалькі разоў было так, што журналіст навіязваў мяне нейкую сваю пазіцыю. «Вы ж, напэўна, лічыце, што Зямля круціцца, так?» «Ну так, добра, і што?» — хацелася спытаць у адказ. Самае ж цудоўнае, калі журналіст не рыхтуецца да інтэрв'ю зусім і ведае толькі, як цябе зваць, і тое толькі таму, што ты называеш пры сустрэчы (усміхаецца). — **Аўт.** Але яму цікава, і ён цябе раскручвае — на пытанні, на ідэі.

— **Ці адчуваеш да сябе звышувату — ці баруць аўтаграфы, ці пазнаюць на вуліцах?**

— Насамрэч я ўсё тая ж звычайная студэнтка. Я цаню свой статус, зараз я не зарабляю вялікіх грошай. У мяне пакуль зусім іншыя



прыярытэты. Я жыву звычайным жыццём, бегаю па вуліцы, хаджу ў бібліятэку, наведваю курсы. Я ў захапленні ад гэтага жыцця. Але такі фактар, як увага да маёй асобы, прысутнічае. Ёсць прыхільнікі, якія шукаюць мой нумар тэлефона, пішуць мне ў інтэрнце. Пасля вялікіх марапрыемстваў, канцэртаў іх становіцца больш. Ёсць інфармацыйная нагода — цябе ўзгадваюць, пасля зноў забываюцца. Дзякуй Богу, у мяне няма фанабэрыстацы. Якой я была — такой і засталася.

«БРАТ НАЗЫВАЕ МЯНЕ ПУХЛАШЧОКАЙ»

— **Нядаўна ты вярнулася з Баку — чым была выкліканая пездэка?**

— Я была ў Баку на фотасесіі для глянцавага часопіса «Азербайджанская жанчына». Вялікай фотасесіі. Адна толькі сукенка 6,5 тысячы еўра каштавала. Я так баялася яе насіць! (смяецца). — **Аўт.** Не дай бог з ёй што здарылася б — мяне б не выпусцілі з Баку (усміхаецца). — **Аўт.** Паралельна там праходзіў з'езд азербайджанцаў свету, і мяне таксама запрасілі — як дэлегата ад Беларусі. Было вельмі прыемна. І мяне пазнавалі. Іншыя дэлегаты падыходзілі і звярталіся па імені. Азербайджанцы любяць, калі іх людзі дабіваюцца паспеку. Азербайджан — гэта радзіма майго таты. Мне здаецца, яму было б вельмі прыемна (бацькі Лейлы не стала, калі дзяўчынка была яшчэ маленькай). — **Аўт.** Мы вельмі адтуль падчас вайны і былі нікім, а сёння вяртаемся туды з імем і якімсьці поспехамі. Прыемна гэта і для маёй мамы.

— **Наколькі я ведаю, у цябе ёсць яшчэ сястра і брат. Ці змянілася ў іх стаўленне да свайго «зорнай» сястры?**

— Мой малодшы брат як размаўляў са мной нядаўна, называючы пухлашчочкай (смяецца). — **Аўт.**, так і называе. А мама і ўвогуле, толькі я прыхола з Азербайджана — вымаганна пералетам, перасадкай у Маскве, галодная, — першае, аб чым напачала мяне: «Лейла, схадзі памыць посуд» (смяецца). — **Аўт.** Так што тут няма калі быць «зорнай» — родныя трымаюць мяне ў аброці (смяецца). — **Аўт.**

— **Далейшыя планы?**

— Заўсёды казала і кажу: я адкрытая на прапановы, мне прыемна кантактаваць з цікавымі людзьмі і дарыць свае эмоцыі і радасць. Таму я не цураюся працаваць з рознымі тэлеканаламі і рознымі кампаніямі. Але зараз прыярытэтным кірункам для мяне з'яўляецца адукацыя. У мяне яшчэ ёсць памяць і здольнасці. І пакуль яны не зніклі, пакуль я яшчэ здольная на вучобу і развіццё, хачу развівацца. Сучасная цывільная тэхніка магчымасці дае. Таму я планую працягваць вучобу. Падрыхтоўваць можна паралельна, але пакуль гэта для мяне на другім плане.

Гутарыў Ілья ЛАПАТО. Фота з архіва Л. ІСМАІЛАВАЙ.

МОШЧЫ МУРАМСКІХ ЦУДАТВОРЦАЎ ПЯТРА І ФЯЎРОННІ ЗАСТАЮЦА У МІНСКУ

Каўчэг з часціцамі мошчавых святых Пятра і Фяўронні Мурамскіх застаецца ў нашым горадзе назаўсёды.

Пра гэта паведаміў ініцыятар і арганізатар прынясення мошчаву ў беларускую сталіцу настаіцель сталічнага Богаяўленскага прыходу іерэй Уладзімір Герасіменка. Паводле яго слоў, святыня перададзена ў дар нашаму гораду, а менавіта Богаяўленскаму прыходу, і знаходзіцца ў часовым храме на вуліцы Чыжоўскіх, 4. Да канца тыдня, на 17 ліпеня ўключна, можна прыехаць на паклон штодня з 8.00 да 20.00.

З наступнага тыдня паломнікчак чакаюць у тыя дні, калі ў Богаяўленскай царкве праводзіцца богаслужэнне: у чацвер — з 19.00, у пятніцу — з 18.00, у суботу — з 9.00 да 21.00, у нядзелю — з 7.00 да 20.00.

З 2 жніўня кожны аўторак у 19.00 ля мошчаву Пятра і Фяўронні Мурамскіх плануецца служыць малебны, у якім чакі прыгажучы прашэнні аб стварэнні сям'і, дараванні дзіцяці, чыстым і пальымым каханні і сямейным дабрабыце, паведаміў настаіцель.

Нагадаем, мошчы Мурамскіх цудатворцаў дастаўлены ў сталіцу днём 7 ліпеня і да вечара 10 ліпеня былі кругласутачна адкрыты для пакланення. Святыню змясцілі ў спецыяльную палатку, збудаваную ў жылым раёне Рошыца павлізу ад перасячэння Ігуменскага тракта і завулка Чыжоўскіх. За тры сутак там бабылі каля 55 тыс. паломнікаў з усёй Беларусі, удакладніў суразмоўца.

Дабравярных князёў Пятра і Фяўронню Мурамскіх праваслаўная царква шануе як апекуноў шлюбю.

Таццяна БАЦЮК, «Мінск—Навіны».

Аматары загараць топлес на гарадскіх пляжах могуць быць прыцягнуты да адміністрацыйнай адказнасці

Супрацоўнікі сталічнай міліцыі не рэкамендуюць адпачывальнікам загараць топлес на гарадскіх пляжах.

Як паведаміў начальнік прэс-службы ГУУС Мінгарвыканкама Аляксандр Ластоўскі, такія паводзіны ў грамадскім месцы, у залежнасці ад сітуацыі, могуць быць расцэнены як дробнае хуліганства з наступным прыцягненнем да адміністрацыйнай адказнасці. Артыкулам 17.1 Кодэкса аб адміністрацыйных правапарушэннях Рэспублікі Беларусь за дробнае хуліганства прадугледжаны штраф у памеры ад 2 да 30 базавых велічынь або адміністрацыйны арышт.

Аляксандр ФІЛІПОВІЧ, «Мінск—Навіны».

Крымінал

Смаргонскія пагранічнікі знайшлі ў легкавушцы арсенал незарэгістраванай зброі

Смаргонскія пагранічнікі канфіскавалі ў траіх грамадзян Беларусі арсенал незарэгістраванай зброі, паведамілі карэспандэнту БЕЛТА ў прэс-цэнтры Дзяржпагранічміністра.

Аўтамабіль Citroen быў спынены ў пагранічнай зоне (граніца з краінамі Балтыі) на дарозе Мацуты-Драбышы. Высветлілася, што ў багажніку інашмаркі тры беларускія грамадзян перавозілі дробна-каліберную вінтоўку, два гладкаствольныя палюнічыя ружжы і 17 патронаў. Як сцвярджаюць затрыманні, яны вярталіся з пал'явання. Цяпер па гэтым факце праводзіцца разбор. Нават калі версія затрыманых пацвердзіцца, ім, відавочна, давядзецца несяці адказнасць па арт. 295 «Незаконныя дзеянні адносна агнястрэльнай зброі, боепрыпасу і выбуховых рэчываў» КК Беларусі.

«Бурштынавая» контрабанда

У пункце пропуску «Прывалка» пры перасячэнні літоўска-беларускай мяжы быў спынены легкавы аўтамабіль «Фольксваген», у якім контрабанда перавозіла неапрацаваны бурштын.

41 кілаграм гэтага грузу, папярэдне ацэненага ў 6 мільёнаў рублёў, грамадзянін Літвы схавав у спецыяльна абсталяваным тайніку ў канструктыўнай поласці багажніка. Парушальніку пагражае развітанне не толькі з бурштынам, які выкарыстоўваецца мастакамі і ў народнай медыцыне, але і з аўтамабілем.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)					
Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Московская, 14					
Центр клиентской поддержки ЗАО Банк ВТБ (Беларусь): (017) 309 15 15, (029) 309 15 15, (033) 309 15 15. www.vtb-bank.by					
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 июля 2011 г.					
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) (в миллионах белорусских рублей)					
№ п/п	Наименование статьи	Символ	2011 г.	2010 г.	
1	2	3	4	5	
1	АКТИВЫ				
2	Денежные средства	1101	109 348,0	26 658,3	
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102	-	-	
4	Средства в Национальном банке	1103	962 387,8	135 074,4	
5	Средства в банках	1104	710 828,0	220 605,9	
6	Ценные бумаги	1105	131 556,6	105 015,0	
7	Кредиты клиентам	1106	2 209 973,4	1 147 540,5	
8	Производные финансовые активы	1107	137 176,8	4 374,2	
9	Долгосрочные финансовые вложения	1108	470,8	470,8	
10	Основные средства и нематериальные активы	1109	92 862,0	68 658,6	
11	Имущество, предназначенное для продажи	1110	6 256,6	7 002,7	
12	Прочие активы	1111	26 159,4	27 760,5	
13	ИТОГО активы	11	4 387 013,4	1 743 160,9	
14	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
15	Средства Национального банка	1201	485 133,4	4 659,6	
16	Средства банков	1202	1 978 005,6	412 265,5	
17	Средства клиентов	1203	1 587 750,2	872 230,1	
18	Ценные бумаги, выпущенные банком	1204	41 821,3	209 261,7	
19	Производные финансовые обязательства	1205	483,9	11,1	
20	Прочие обязательства	1206	26 338,0	10 725,0	
21	ВСЕГО обязательства	120	4 119 532,4	1 509 153,0	
22	КАПИТАЛ				
23	Уставный фонд	1211	84 370,2	84 370,2	
24	Эмиссионный доход	1212	34 320,3	34 320,3	
25	Резервный фонд	1213	16 891,6	16 891,6	
26	Фонд переоценки статей баланса	1214	22 512,5	14 245,6	
27	Накопленная прибыль	1215	109 386,4	84 180,2	
28	ВСЕГО капитал	121	267 481,0	234 007,9	
29	ИТОГО обязательства и капитал	12	4 387 013,4	1 743 160,9	

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 июля 2011 г.

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) (в миллионах белорусских рублей)					
№ п/п	Наименование статьи	Символ	2011 г.	2010 г.	
1	2	3	4	5	
1	Процентные доходы	2011	123 888,0	94 671,4	
2	Процентные расходы	2012	67 433,5	48 685,5	
3	Чистые процентные доходы	201	56 454,5	45 985,9	
4	Комиссионные доходы	2021	46 891,7	20 069,2	
5	Комиссионные расходы	2022	13 885,4	4 827,2	
6	Чистые комиссионные доходы	202	33 006,3	15 242,0	
7	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	203	-	-	
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204	5,0	(1 302,1)	

РАЗАРЭННЕ ПА ПРАВІЛАХ

Шэсць гадоў

На выратаванні

Палепшыць становішча тых, хто апынуўся ў пазыковай яме, закляканы і новыя заканадаўчыя нормы. Яны ўстанаўліваюць правы, якія трэба выконваць, каб пазбегнуць банкруцтва.

Распрацоўшчыкі палічылі неабходным змяніць тэрмін санацыі — фінансавага аздараўлення прадпрыемстваў.

— Раней ён быў 1,5 года, — прыгадвае дэпутат. — Практыка паказвае, што гэтага часу недастаткова. Таму ў праекце закона прадугледжваецца, што ў асобных выпадках, па ўзгадненні з урадам, тэрмін можа дасягаць шасці гадоў. Канкрэтны час вызначаецца ў залежнасці ад складанасці вытворчасці, фінансавага стану прадпрыемства, складанасці яго санацыі і так далей.

Чаму менавіта шэсць гадоў, а не тры, а не сем? — Справа ў тым, што ў нас бізнэс-планы складаюцца, як правіла, на пяць гадоў, — тлумачыць адказны за праект закона парламентарый. — Таму законам праблемаму прадпрыемству даецца магчымасць рэалізаваць пяцігадовы бізнэс-план.

А ўжо калі і п'яцігодкі не хапіла для выратавання, тады дэвідэцца пераходзіць да плана «Б». Аднак папярэдні план прапісваецца досыць падрабязна: прыкладзі максімум намаганняў, каб вярнуць бізнэс да жыцця.

— У дакуменце робіцца акцэнт на тое, як спеваасова папярэдзіць банкруцтва, — падкрэслівае заканадаўца. — Гэта ўсё прапісана праз павышэнне ролі дзяржаўных органаў, кіраўнікоў прадпрыемстваў, уласнікаў.

Вышэйшаму гаспадарчаму суду, напрыклад, законапраект дае больш уплыву ў прызначэнні антыкрызісных кіраўнікоў. Хто гэта такія?

— Калі прадпрыемства апынулася ў цяжкай становішчы, яго кіраўнік вызваляецца з пасады і прызначаецца антыкрызісны кіраўнік. Така вопыт мае, напрыклад, Мінскі гадзіннікавы завод. Там дайшлі ў гэтай працэдуры да таго, што швейцарская кампанія набыла сур'ёзную долю прадпрыемства, — расказвае суразмоўца. — Мы гутарылі з людзьмі, якія там працуюць. Там пачалося паліцэскае становішча: заробкі падняліся,

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

ніша на рынку захавана. Паслугамі антыкрызіснага кіраўніка карыстаецца і наш Мотавелазавод. Пэўна колькасць прадпрыемстваў, якія зараз знаходзяцца ў стане сур'ёзнай неплацежаздольнасці, у нас, вядома ж, ёсць. І ў прамысловасці, і ў іншых галінах эканомікі. Калі б не было гэтых пытанняў, не патрэбны быў бы закон.

Аднак не ўсім прадпрыемствам шанцуе з антыкрызіснымі кіраўнікамі. Каб гэта не было справай выпадку, патрэбная сістэма.

— Справа сур'ёзная, размова ідзе пра санацыю прадпрыемства. Мы павінны мець дакладную, прадуманую працэдуру падрыхтоўкі і падбору кадраў. Павінны быць разлічаны кіраўнікі. У краіне, дарэчы, наладжаная годная сістэма і падрыхтоўкі, аднак направаваны вопыт дазваляе ўносіць змены і ў яе, — адзначае заканадаўца.

Калі прадпрыемства не можа вярнуць пазыку сёння, гэта не значыць, што яно не зможа зрабіць гэтага... праз некаторы час. Таму захавана бізнэс сёння, каб ён прынёсшы прыбытак заўтра, яно, вядома ж, добра. Але як быць, скажам, пастаўшчыкам, з якімі не разлічыліся? Што з іх інтарэсамі? Дзе ўвогуле гэтая грань?

— Усё ў розных межах, — падкрэслівае парламентарый. — Бо калі даіраваць з дзяржаўнага тэўса, што працуе нерэнтабельна — гэта таксама не шлях. Захадзі па санацыі павінны быць дакладныя, вызрана прапісаныя, і ні ў якім разе не павінны прыводзіць да павелічэння затратнасці. Мы ж сёння імкнемся да павышэння эфектыўнасці ўсёй эканомікі, і ў законе арыенцір менавіта на гэта. Калі мы бачым, што на гэтым шляху ўсе магчымасці вычарпаны і далейшае падтрыманне страціта прадпрыемства толькі пагоршыць сітуацыю ў краіне, тады варта задзейнічаць механізм ліквідацыі.

План «Б»

Калі санацыя не дапамагла, непазбегны план «Б»: распачынаецца працэдура банкруцтва. Яна папровадзіцца ў законнапраекце. Удаладнаеца нават парадок банкруцтва не толькі юрыдычны асоб, але і індывідуальных прадпрыемальнікаў.

Удасканальваюцца, у прыватнасці, механізмы продажу маёмасці даўжнікоў, у тым ліку па дагаворах куплі-продажу. Рэалізаваць яе можна і дзяржаўным структурам, і прыватным асобам.

Больш дакладна рэгламентуецца парадок правядзення таргоў. Адкрыты аўкцыён робіць скіпку актываў прызрыстай і, хоццая спадзявацца, справядлівай. Для ацэнкі маёмасці агаворваецца нават тэрмін спраўданаасці — не больш за год.

— Усё гэта робіцца ў мэтак прадудхлення рэйдэрскіх захопаў, — удакладняе спадар Паўловіч. Закон дазваляе даўжнікам працягваць гаспадарчую дзейнасць і на стады ліквідацыі, але толькі ў тэрміны і ў аб'ёмах, устаановленых планам ліквідацыі. У Штатах, кажучы, банкруцтва — з'ява настолькі натуральная і звыклая, а сама працэдура настолькі адпрацаваная, што кліенты могуць і не здагадвацца пра фінансавы цяжкасці кампаніі. Аўта- і авіяперавозчыкі працягваюць дастаўляць пасажыраў да месца прызначэння, а кавярні — наліваць каву, што натуральна, тое нармальна.

Ліквідацыя збанкрутаваўшых прадпрыемстваў будзе спрощаная і ў нашай краіне. Распрацоўшчыкі ўлічылі прапанову Сусветнага банка наконт скарачэння тэрмінаў ліквідацыйных працэдур. Паэцію адстаялі парламентарый, дзякуючы іх старанням яна была ўнесена ў тэкст законапраекта.

— Калі ўжо рашэнне прынята, то не трэба заягваць гэты праект, — перакананы дэпутат. Пры лоўкасці рук і ўмельным махлярстве банкруцтва можа стаць... выгядным бізнэсам.

— Ёсць такія формы парушэння, як наўмыснае і несапраўднае банкруцтва, — такія выпадкі ў практыцы нашай краіны таксама былі, — згадвае Анатоль Паўловіч. — Для чаго гэта робіцца? Каб істотна знізіць ацэнку прадпрыемства, а пасля выгядна ўзяць яго ва ўласнасць.

Заканадаўцы пастараюцца зрабіць як мага больш пераход такім дзялкам.

— У законе прапісаны працэдуры ацэнкі сітуацыі ў тых захадзі, якія неабходна зрабіць у выпадку несапраўднага банкруцтва, а таксама адказнасць внаватых асоб, у тым ліку антыкрызісных кіраўнікоў.

З правам перапіскі

Дэпутат расказвае, што праект закона хоць і паступіў у парламент нядаўна, але камісія працуе над ім ужо не першы год. І вынікамі сваёй работы збольшага задаволены:

— Законапраект прагрэсіўны, у цэлым ён адпавядае сучаснаму этапу эканамічнага развіцця краіны і стварае належныя умовы для захавання эканамічнай бяспекі дзяржавы.

А найважнейшай яе умовай, на думку парламентарыя, з'яўляецца «захаванне жыццёва важных для краіны вытворчасцяў, якія апынуліся ў стане неплацежаздольнасці».

— Усё павінна быць дакладна і даступна выкладзена. Каб кіраўнік прадпрыемства без спецыяльнай юрыдычнай адукацыі разабраўся, што да чаго. Каб трапіўшы ў паласу неплацежаздольнасці, бачыў далейшы шлях: што яму рабіць, на якую падтрымку ён можа разлічвацца. Банкруцтва — традыцыйны інструмент рынку, — рэзюмуе дэпутат. — Гэта абсалютна натуральны працэс. Варта толькі, каб закон прапісаў усё магчыма і якое пазбегнуць, а калі не атрымаецца, то як правесці яго такім чынам, каб на гэтым ніхто не нажыўся, і як захавачь важныя для краіны вытворчасці. І новы законпраект усё гэта прапісвае.

Добра ці дрэнна ён гэта робіць — пытанне асобнае. У бізнэс-супольнасці — неспрэчным гульцоў на рынку — ёсць шэраг прынцыповых прырачэнняў. Наконт працягласці абароннага перыяду, напрыклад. Савет па развіцці прадпрыемальніцтва прапануе скараціць яго, а таксама прадугледзець у законапраекце права крэдытара напругую абскарджваць дзеянні антыкрызіснага кіраўніка ў суд. У 14-дзённы тэрмін з моманту паступлення скары. Бізнэс-саюз імя Куняўскага таксама адзначае неапраўдана працягла тэрмін абароннага перыяду. Непакоіць бізнэсменшу і сістэма падбору кандыдатаў на ролю антыкрызіснага кіраўніка. Яны прапануюць таксама рэгуляваць чарговасць здавальнення крэдытараў, забяспечаных закладам маёмасці даўжніка.

Карацей, як бы доўга ні працавалі дэпутаты над законапраектам яшчэ да паступлення яго ў парламент, заўвага агучваецца шмат, а значыць, праца іх чакае сур'ёзна. Права на перапіску ў прадпрыемальнікаў ніхто не адыме — выкажучца ўсе ахвотна. А вось чые меркаванні ўлічаць і якія палажэнні перапішучы. Увоцень дакумент мае быць вынесены на разгляд у Авальную залу. І хачелася б, каб прапанаваныя ў ім правлілы гульты задавальнялі найперш саміх гульцоў.

Ала МАЧАЛАВА.

Беларускім турфірмам плануюць даплачваць за замежных турыстаў

БЕЛАРУСКІМ турфірмам, якія актыўна займаюцца ўязным турызмам, могуць дапамагчы з фінансаваннем мерапрыемстваў, накіраваных на папулярныя магчымасці нацыянальнага турызму.

Аб гэтым карэспандэнт БЕЛТА паведаміў амесці дырэктара дэпартамента па турызме Міністэрства спорту і турызму Андрэй Мартыну.

Міністэрства спорту гатова падтрымаць ініцыятыву, якая прадугледжвае сумеснае фінансаванне мерапрыемстваў, накіраваных на развіццё экспарту турыстычных паслуг. Раней беларускія турфірмы папаралі ў рэгулятара кампенсавачы ім 50 працэнтаў расходаў па папулярныя нацыянальнай індустрыі, уключаючы затраты на ўдзел у міжнародных выстаўках.

«Дзяржава такая схема выгядна, паколькі яна скарачае выдаткі і павышае эфектыўнасць работы па расоўванні беларускіх турпаслуг», — адзначае намеснік дырэктара. Справа ў тым, што і сёння нацыянальны стэнд Беларусі прадстаўлены на міжнародных выстаўках, аднак куды больш эфектыўна, калі ў гэтых мерапрыемствах будуць прымаць удзел прадстаўнікі турфірм, гасцініц і санаторна-курортных арганізацый, якія пасляхова займаюцца ўязным турызмам.

«На выстаўцы павінны заключацца дагаворы, каб быў эканамічны эфект, а не проста абмен камплементамі», — растлумачыў Андрэй Мартыну.

Пры гэтым адна з прапановаў, што сёння разглядаецца Міністэрствам спорту, прадугледжвае аб'яўляць ўдзел у рабоце нацыянальнага стэнда на міжнародных турыстычных выстаўках. Такое права можа быць прадастаўлена суб'ектам гаспадарання, у якіх доля даходаў ад экспарту турыстычных паслуг ад агульнага аб'ёму даходу складае не менш як 35 працэнтаў. «Іншымі словамі, дзяржава зацікаўлена ў падтрымцы тых турфірм, якія прыгавоўваюць у краіну інашчэмцаў і развіваюць нацыянальную турындустрыю», — адзначае суб'ядзёнік.

Паводле яго слоў, практыка аказання фінансавай дапамогі турфірмам, што займаюцца экспартам турпаслуг, шырока распаўсюджана ў замежных краінах. «У гэтым няма нічога рэвалюцыйнага, так робяць многія краіны свету, зацікаўленыя ў развіцці сваёй турындустрыі», — падкрэсліў намеснік дырэктара дэпартамента.



З ЛЕСУ НЕ ВЫЙШЛІ 63-гадовы пенсіянер, які пакутуе на страту памяці, да гэтага часу не знойдзены ў Калінкавіцкім раёне. Мужчына разам з жонкай пайшлі ў лес збіраць ягады (яны з вёскі Рудзенька). Ягдамы, што потым сужонцы разышліся ў розныя бакі. Жонка спачатку праводзіла пошукі самастойна — сумесна са сваяком, а затым звярнулася ў міліцыю. Цяпер грамадзяніна шукаюць больш за 40 прадстаўнікоў розных службаў, у тым ліку ваенных.

А вось старую жанчыну, жыхарку Жлобіна, ужо знайшлі ў лесе, але мёртвую. Па словах сваякоў, яна пастаянна выказвала намер самастойна дабрацца ў вёску Хімы Прагоўскага раёна, дзе нарадзілася. Да гэтага выпадку сваёй яе спынялі, а цяпер, на жаль, не ўпільнявалі.

КОЊ ЛОМ ЦЯГНУЎ

У вачэрні час супрацоўнікі Дэпартамента аховы МУС спынілі ў лесе недалёка ад Жлобіна калёсы, якія былі напоўнены металаломам. Удаладнаеца веза былі двое мясцовых жыхароў. Высветлілася, што 650 кг металу яны выкралі з прадпрыемства БМЗ. Як паведамілі ў прас-службе УУС Гомельскага аблвыканкама, мужчыны днём выкралі лом з пляцоўкі для сталеплаўных шлакаў, абгароджанай металічнай сеткай. Цікава тое, што кантрольна-прапускны пункт заводу знаходзіцца побач. За правапарушэнне грамадзянам пагражае тэрмін да пяці гадоў пазбаўлення волі.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

Аўтакран перавярнуўся на адной з будаўнічых пляцовак у цэнтры Мінска

На адной з будаўнічых пляцовак у цэнтры Мінска на вуліцы Энгельса перавярнуўся аўтакран, перадае карэспандэнт БЕЛТА з месца падзеі.

Аўтакран (паводле ўдакладненых даных, на аўтамабільным шасі КамАЗ) заваліўся назад. Усе колы адарваліся ад зямлі.

Страла крана ўпала на адно з рабочых памяшканняў.

Месца здарэння ачэслена спецагароджай. На будпляцоўку прыбылі супрацоўнікі МЧС. Грамадскі парадок закісьпячае нарад Дэпартамента аховы МУС.

Святлана БАРЫСЕНКА.

Сюзор'е беларускай свету

КАРЛОВІЧ Мычыслаў

(11.12.1876, в. Вішнева Свянцянскага пав. Віленскай губ., цяпер Смаргонскі р-н Гродзенскай вобл. — 8.2.1909, Закапанэ, Польшча).

ПОЛЬСКІ КАМПАЗІТАР М. Карловіч — сын мовазнаўца і этнограф Яна Карловіча і Ірэны Сулістроўскай. У 1882 г. сям'я Карловіча выехала за мяжу, таму М. Карловіч пачаў школьную адукацыю ў Гейдэльбергу (Германія). Там жа ён пачаў вучыцца іграць на скрыпцы, працягваючы ў Празе і Дрэздэне. У 1887 г. Карловіч вярнуўся на радзіму і пасяліўся ў Варшаве, дзе будучы кампазітар вучыўся ў рэальным вучылішчы і працягваў вучыцца музыцы па класе скрыпкі. На яго музычныя схільнасці паўплывала музыкальнасць бацькоў. У 1890 г. бацька пачаў вучыць яго граць на фарціяна. Неўзабаве ў М. Карловіча абудзіўся кампазітарскі талент. Першыя спробы кампазіцыі датуецца 1891 г. У 1893 г. Карловіч атрымаў атэстат сталасці і загісаўся ў якасці свабоднага слухача на прыроднаўчы факультэт Варшаўскага ўніверсітэта, а ў 1894-м пачаў вучыцца ў Варшаве кантрапункт і кампазіцыю. Улетку ён рэгулярна наведваў роднае Вішнева. У 1895—1901 гг. Карловіч зноў вучыўся ў Берліне, сістэматычна і грунтоўна вивучаючы там кампазіцыю і адначасова наведваючы лекцыі па музыцы і філасофіі ў Берлінскім ўніверсітэце. У берлінскі перыяд напісаны яго шматлікія кампазіцыі. Да 1898 г. ён сапаламаваў 24 сольныя лірычныя песні. Але пазней адмовіўся ад песеннай творчасці, заняўшыся стварэннем выключна аркестравай музыкі, якая, паводле яго пераканання, была больш глыбокай. У гэты час паўсталі «Серанада для смычкавага аркестра» (1897) і «Музыка для «Белай галубкі»» (1900). У 1901 г. Карловіч вярнуўся ў Варшаву. У 1902 г. быў абраны сябрам праўлення Варшаўскага музычнага таварыства і пачаў у ім актыўную грамадскую дзейнасць, галоўным вынікам якой было кіраўніцтва аматарскім смычковым аркестрам. У 1903 г. у Берліне былі выкананы два яго творы: «Сімфонія э-моль «Адраджэнне» і «Канцэрт для скрыпкі А-дур». Наступныя кампазітарскія канцэрты (усе пад яго асабістай дырэкцыяй) адбыліся ў 1903 г. ў Львове, у 1904 г. ў Вене і Варшаве, дзе ўпершыню была выканана сімфанічная пэзма «Хвалі, што вяртаюцца...». Лета 1903 г. Карловіч апошні раз праеў у Вішневе. У 1906 г. ён скончыў партытуру сімфанічнага трыпцяка «Адвечныя песні» і «Літоўскую расподыю» для аркестра (пры жыцці кампазітара не выконвалася), заснаваную на беларускіх і літоўскіх народных мелодыях. У 1907 г. М. Карловіч праеах у Закапанэ. Тут ён закончыў сваю наступную сімфанічную пэзму, натхнёную карцінамі С. Бергмана «Станіслаў і Ганна Асвецімы», у якой дасягнуў найвышэйшага майстэрства свайго кампазітарскага таленту. Яе першае выкананне адбылося ў Варшаве пад дырэкцыю самога кампазітара ў красавіку 1908 г. У тым жа годзе ён даў у Вене ўласны кампазітарскі канцэрт, а ў 1909 г. яго «Адвечныя песні» былі прыняты з энтузіязмам і адкрылі яму шлях да поспеху. Пасля вяртання ў Закапанэ ён выправіўся ў горы, дзе загінуў пад снежнай лавінай.

М. Карловіч быў разам з К. Шыманоўскім пачынальнікам польскага сімфанічнага, вядучым прадстаўніком плыні «Маладая Польшча» ў музыцы. Яго значэнне для польскай музыкі заключаецца ў перанясенні да яе эдэбцтвы тагачаснай еўрапейскай музыкі, асабліва неармантычнага стылю Р. Вагнера і Р. Страўса, а таксама мелодыі П. Чайкоўскага. Яго выдатным дасягненнем з'яўляецца майстэрства інструментуоўкі, развіццё гармоніі да ўзроўню, невядомага раней у польскай музыцы, незвычайная мелодычная інвенцыя з характэрным адценнем экспрэсіі. У творах М. Карловіча, асабліва ў «Літоўскай расподыі» і «Адвечных песнях», выразна адчуваецца ўплыў беларускага народнага меласу, жніўных песень.

Пасля 1945 г. амаль усё творы М. Карловіча былі выддзены «Музычным выдавецтвам» ў Кракаве.

Рубрыку вядуць Святлана КАРПУЧОК і Яраслаў МАЛЬДЗІС.

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» ИНФОРМИРУЕТ

В извещении о проведении 8 августа 2011 г. открытого аукциона № 03-СФ-11 по продаже земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь (газеты «Вечерний Минск», «Звезда» от 5 июля 2011 г.) в абзаце 11 вместо слов: «в размере, установленном для предмета аукциона с наибольшей начальной ценой» читать: «задаток вносится для каждого из предметов аукциона».

Телефон для справок 226 16 72.

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» ИНФОРМИРУЕТ

В извещении о проведении 27 июля 2011 г. открытого аукциона № 09-А-11 на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Минске (газеты «Вечерний Минск», «Звезда» от 14 июня 2011 г.) в абзаце 4 вместо слов: «в размере, установленном для предмета аукциона с наибольшей начальной ценой» читать: «задаток вносится для каждого из предметов аукциона».

Телефон для справок 226 16 72.

СМАЧНАЯ ЕЖА — НАРКОТЫК?

УЧОРА ў СМІ з'явіліся паведамленні аб тым, што канадскія вучоныя сцвярджаюць, быццам смачная ежа можа выклікаць залежнасць, падобную да наркатычнай. Падчас даследаванняў вучоныя выкарыстоўвалі спецыяльныя анкеты для вызначэння наркатычнай залежнасці. Толькі слова «наркатык» там было заменена на «ежа».

Ці верыце вы ў такія сцвярджэнні вучоных?

Анастасія ІВАНОВА, кухар кавярні «Бастыён»: — Так, вядома. Па сабе магу сказаць, што такая залежнасць існуе. Калі я пакаштую што-небудзь вельмі смачнае, то жыць без гэтага мне цяжка. Не ведаю, ці адбываецца гэта на хімічным узроўні, як з наркатыкамі, але таксама ёсць. Але ў маёй практыцы не было такіх выпадкаў, каб чалавек быў моцна залежны ад нейкіх страў, амаль як наркаман.

Андрэй БЫКАЎ, студэнт 4 курса БДЭУ, будучы банкіўскі работнік: — Мы ж, што гэта ўсё лука. Не можа такога быць. Чалавек есць тое, што дазваляе яму яго матэрыяльныя сродкі. Заўсёды можна знайсці замену нейкаму прадукту.

Дзмітрый РУСАКЕВІЧ, эканаміст: — Несумненна, згодны. Я і сам люблю што-небудзь смачнае (засміяўся). — Аўт.). Напрыклад, вэнджаную каўбаску. Думаю, шмат у каго быць такое: калі яны паелі, хочацца яшчэ «чагосці смачнага». Таму парасткі існуюць ёсць у такіх сцвярджэннях вучоных.

Алег КУХЦІНСКІ, цырульнік: — Думаю, што гэта праўда. Ежа — гэта тое ж, што і алкаголь ды цыгарэты.

Дзмітрый СМІРНОЎ, архітэктар: — Я веру ў гэта. Сам не такі, але ў маім атачэнні ёсць людзі, вельмі залежныя ад ежы. Не тое каб за ежу маглі і прадацца, але залежныя.

Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.

СПАХАПІЛІСЯ

На тэрыторыі Турска-Лядзецкага лясяніцтва (Столінскі раён), недалёка ад в. Хорск нехта высеў 199 сосен. Спахапіліся цяпер, хоць дрэвы тыя выскалі з 2009 года.

Дрывасека-браканьера шукае міліцыя.

Сымон СВІСТУНОВІЧ.

БЕЛАРУШЧЫНА ЯК АСАБЫСТАЯ РЭЛІГІЯ

Сёння сорак дзён з дня смерці выдатнага беларускага філосафа, мыслара і хрысціянскага Уладзіміра КОНАНА.

Пра Уладзіміра Міхайлавіча ўсе ў адзін голас гавораць, што ён быў надзвычайна сціплым і ціхим чалавекам. Не любіў прамаўляць на публіку, не вылучаўся ў кампаніі. Ён быў прыроджаным філосафам, увесь аддаваў працы. Унутранай працы. Магчыма, таму ў спадчыну ад беларускага мыслара нам засталася шмат твораў («Адам Бабарэка: крытыка-біяграфічны нарыс» (1976), «Беларуская эстэтыка і мастацкая культура: гістарычныя традыцыі і сучаснасць» (1988), «Боская і людская мудрасць: (Франціск Скарына: жыццё, творчасць, светапогляд)» (1990), «Святыя пазіі і цэні жыцця: лірыка Максіма Багдановіча» (1991) і шмат іншых), але вельмі мала інфармацыі пра яго самога.

З нагоды сумнай даты «Звязда» вырашыла распяць людзей, якія былі знаёмыя з Уладзімірам Конанам, працавалі з ім ці сябравалі. Сваімі ўспамінамі пра вала та беларускай філасофскай думкі дзеляцца вядомыя літаратурнавец і гісторык Адам Мальдзіс, пад чым кіраўніцтвам Уладзімір Конан шмат гадоў працаваў у Нацыянальным навукова-асветніцкім цэнтры імя Ф. Скарыны; вучань Уладзіміра Міхайлавіча філосаф Ігар Бабкоў, які зараз з'яўляецца старшым навуковым супрацоўнікам Цэнтру гісторыка-філасофскіх і кампаратывных даследаванняў Інстытута філасофіі НАН Беларусі і які працаваў з Конанам апошнія 15 гадоў; Мікола Матрунчык, старшыня Брацтва ў гонар святых Віленскіх мучанікаў, сярод заснавальнікаў якога ў пачатку 1990-х г. быў і Уладзімір Конан.

У гэтых людзей розныя ўзросты з розным светабачаннем сваёй гісторыі пра Уладзіміра Конана, сваё ўспрыманне. Нахай і яны, поруч з асветніцкімі творамі філосафа, застаюцца для нашадкаў. Як паяць.

Адам МАЛЬДЗІС: «МЫ РАЗАМ СЯДЗЕЛІ У МІНУЛЫХ СТАГОДДЗЯХ»

— Я не памятаю, калі мы пазнаёміліся. Мне здаецца, што мы знаёмыя цэлюю вечнасцю. Чаму? Таму што калісьці, калі я працаваў у Інстытуце літаратуры, толькі прышоў туды, Інстытут філасофіі, у якім ён працаваў, месціўся ў адным будынку Акадэміі навук. Мы вельмі часта сустракаліся на розных мерапрыемствах. І потым нас зблізіла агульная тэматыка. Я, як і ён, сядзеў у мінулых стагоддзях. Гэта значыць — мяне ў сучаснасці не было, я лунуў у XIX, XVIII, XVII стагоддзі. Мы з Уладзімірам Міхайлавічам выступалі ў адным рэчышчы — спадчыну трэба шанаваць.

— Письменники дзеляцца на тры катэгорыі. Першая катэгорыя — гэта людзі, якія апрадэжваюць свой час. Другая — пісьменнік, якія крочаць у нагу са сваім часам. Трэцяя — тыя, хто безнадзейна адстае нават ад свайго часу. І вось, уявіце сабе, адбыўся такі зрух — утварылася незалежная Беларусь. Нават трохі нечакана. Таму што, у адрозненне ад іншых народаў — літоўцаў, грузінаў, мы не выходзілі, так бы мовіць, на барыдак. Самастойнасць нам прывнеслі на талерачцы з блакітным беражком. Усе атрымалі незалежнасць, ну і беларусы

Кратка зодароўя

Выпуск № 41 (277)

З НАВУШНІКАМІ У МЕТРО? ПРАМАЯ ЛІНІЯ ВОСЬ І НЕУРЫТ СЛЫХАВОГА НЕРВА

14 ліпеня 2011 г. ЗВЯЗДА 5

НА пытанні чытачка адказала загадчыца дараслага сурдэлагічнага аддзялення кансультацыйнага Цэнтру отарыналарынгалогіі Ніна КАСЦЮК.

(Працяг. Пачатак у нумары за 13 ліпеня.)

— **Мінск, Іван Васільевіч, 70 гадоў. Недзе паўгода таму лячыў гаймарыт. Ідзесьці за паўгода закладвае вушы. Чую пры гэтым, здаецца, добра. Што вы параіце?**

— Закладзенасць вушэй можа быць звязана з перанесеным гаймарытам, што абумоўлена будовай слыхавой трубы, якая звязвае вушы, горла, нос, насаглотку. Калі пасля гаймарыту паветра не праходзіць свабодна, застаюцца прычэпы, то можа закладваць вушы. Трэба звярнуцца да лор-урача і правесці гэты момант. Для гэтага існуе спецыяльны метад даследавання — тымпанаметрыя, якая дапамагае высветліць, ці звязана праблема носа са станам здароўя вушэй.

— **Жодзіна, Валянціна Івануна, 74 гады. У дзяцінстве была атэты, і з таго часу леева вуша амаль не чуе. У абласной бальніцы нават аперавалі. Зараз васьм ужо як 1,5 тыдня нешта траціць у правым вуху, дрэнна на яго чую. Хаджу на магніт, уколы, але паліпшыння няма. Нос раней заўсёды быў мокры, а цяпер закладзены, хоць на здымку паэзіі нармальныя. Што рабіць, каб не страціць слых на правым вуху?**

— Вам неабходна звярнуцца да ўрача-сурдолога. І паколькі слых захоўваецца толькі ў левым вуху, то трэба паспяшацца. Мне складана сказаць, ад чаго пачаў зніжацца слых у правым вуху. Можна быць, у вас развіўся неўрыт — такі працэс ва ўнутравым вуху, пры якім там пачынаюць гінуць яго клеткі, нервовыя канчаткі ўліткі. У любым выпадку трэба як мага хутчэй пачаць лячэнне, каб захаваць слых. А пры неўрыце дапамогу трэба аказваць на працягу літаральнага месяца. Пасля месяца мы будзем мець тое, што ёсць, слых застаецца такім, якім аказаўся на момант вяртута да ўрача.

— **Брэсцкая вобласць, Марыя, Дзіцяці — 8 гадоў, увесь час балелі вушы. Тады гэты дзень, боль у вушах звязаны з прастудай або развіццём атэты сярэдняга вуша?**

— Для таго, каб вызначыцца з атэтам, трэба паглядзець вуха і высветліць, ад чаго ўзнік боль — з-за прастуды ці з-за атэты. У любога чалавека пры насмарку, ангіне можа быць невыліткі боль у вушах. Груба кажучы, ступень гэтага болу і ўказвае на тое, з чым ён можа быць звязаны. Калі боль моцны ды яшчэ трымаецца некалькі дзён, то, хутчэй за ўсё, ён звязаны з атэтам. Формы атэты бываюць розныя — катаральныя, гнойныя, эксудатыўныя, а значыць, лячэнне будзе розным і прызначыць яго можа толькі спецыяліст. Своечасова візіт дапамагае пазбегнуць таго, каб працэс перайшоў у хранічную форму.

ягназ інфекцыі сярэдняга вуша? Як лячыць боль пры прастудзе і атэце? Як папярэдзіць гэты боль?

— Для таго, каб вызначыцца з атэтам, трэба паглядзець вуха і высветліць, ад чаго ўзнік боль — з-за прастуды ці з-за атэты. У любога чалавека пры насмарку, ангіне можа быць невыліткі боль у вушах. Груба кажучы, ступень гэтага болу і ўказвае на тое, з чым ён можа быць звязаны. Калі боль моцны ды яшчэ трымаецца некалькі дзён, то, хутчэй за ўсё, ён звязаны з атэтам. Формы атэты бываюць розныя — катаральныя, гнойныя, эксудатыўныя, а значыць, лячэнне будзе розным і прызначыць яго можа толькі спецыяліст. Своечасова візіт дапамагае пазбегнуць таго, каб працэс перайшоў у хранічную форму.

— **Гомельская вобласць, Алена Максімаўна, 69 гадоў. Слых пагоршыўся. Ці варта нам звяртацца да ўрача, або гэта проста ўзроставыя змяненні і нічым дапамагчы ўжо не ўдасца?**

— Што мае быць у вашай маці, можна сказаць толькі пасля таго, як яе аглядзіць урач-сурдолог. Бываюць выключэнні, калі і ў 80 гадоў захоўваецца выдатны слых, так што не заўсёды праблема вярта звязваец з узростам. Тым не менш, у вашым выпадку сапраўды размова можа ісці пра ўзраставыя змяненні, і тады наўрад ці лячэбная дапамога будзе істотнай. Калі ласка, звярніцеся да спецыяліста, які ёсць у Мінскай абласной бальніцы або нашым цэнтры.

— **Гомель, Аляксандр Пятровіч. Зараз для людзей з дрэнным слыхам выпускаецца шмат слыхавых апаратаў, або, наадварот, з'яўляецца супрацьпаказаннем?**

— Апарат падбірае ўрач-слыхаляц. Падбор ажыццяўляецца выключна індывідуальна — як і з акулярамі. Апараты ёсць для розных ступеней слыхавога зніжэння, умеранай і цяжкай. Пры цяжкай ступені апарат трэба падбіраць усім, а пры лёгкай і умеранай ступені апарат трэба падбіраць толькі тым, хто пачынае горш чуць. Калі лёгкая страта слыху назіраецца ў таго, хто працуе ў шумным цэху, то апа-

рат яму нічога не даць, паколькі на працы апарат дакладна не патрэбны, а ў побыце, дома яшчэ не будзе вялікіх складанасцяў. Калі ж чалавек з той жа, лёгкай, стратай слыху працуе ў аўдыторыі, з аўдыторыяй, то тут будуць праблемы — гук у памяшканні, дзе сядзіць, скажам, студэнты, будзе рассяявацца, і тады, каб пачуць іх пытанні, прафесару спатрэбіцца апарат. Тут ужо страта слыху цесна звязана з якасцю выканання работ.

— **Гомельская вобласць, Алена Максімаўна, 69 гадоў. Слых пагоршыўся. Ці варта нам звяртацца да ўрача, або гэта проста ўзроставыя змяненні і нічым дапамагчы ўжо не ўдасца?**

— Што мае быць у вашай маці, можна сказаць толькі пасля таго, як яе аглядзіць урач-сурдолог. Бываюць выключэнні, калі і ў 80 гадоў захоўваецца выдатны слых, так што не заўсёды праблема вярта звязваец з узростам. Тым не менш, у вашым выпадку сапраўды размова можа ісці пра ўзраставыя змяненні, і тады наўрад ці лячэбная дапамога будзе істотнай. Калі ласка, звярніцеся да спецыяліста, які ёсць у Мінскай абласной бальніцы або нашым цэнтры.

— **Гомель, Аляксандр Пятровіч. Зараз для людзей з дрэнным слыхам выпускаецца шмат слыхавых апаратаў, або, наадварот, з'яўляецца супрацьпаказаннем?**

— Апарат падбірае ўрач-слыхаляц. Падбор ажыццяўляецца выключна індывідуальна — як і з акулярамі. Апараты ёсць для розных ступеней слыхавога зніжэння, умеранай і цяжкай. Пры цяжкай ступені апарат трэба падбіраць усім, а пры лёгкай і умеранай ступені апарат трэба падбіраць толькі тым, хто пачынае горш чуць. Калі лёгкая страта слыху назіраецца ў таго, хто працуе ў шумным цэху, то апа-

будзе толькі звацца і не будзе карыстацца. А калі чалавек у 78 гадоў яшчэ працуе і адчувае патрэбу ў нашым апарата, то ён пацярпіць, калі першыя дзень-два галава пакрыжвацца, будзе прыстасоўвацца і будзе карыстацца.

— **Кіраўскі раён, Алена Максімаўна. У якіх выпадках палепшыць слых дапамагаю аператыўнае ўмяшанне? Чаму аператыўнае не можа дапамагчы ўсім, хто з узростам пачынае горш чуць?**

— Ёсць пэўныя тэхналогіі, якія выконваюцца па паказаннях. Спектр аператыўнага ўмяшання... Даўно і добра аперыруецца такое захворванне, як отасклероз, усё формы хранічных атэты. У апошні дзясць гадоў глуміх імплантацыя, і ў апошні пару гадоў з'явіліся выконваецца кахлеарная імплантацыя, і ў апошні пару гадоў з'явіліся апараты Баха і Вайбранта — пратэз вуха, да ўстаноўкі якога існуюць дакладныя паказанні. Мы адбіраем такіх пацыентаў і аперыруем.

— **Мінск, Вольга Міхайлаўна. Скажыце, у якім узросце дзіцяці без шкоды для здароўя можна пракаваць вушы для завушніц?**

— Ставіцца да гэтага трэба з розумам. Зразумела, зусім маленькіх пракаваць вушы нельга. Звычайна немаўляці надзваюць рукавічкі, каб яны сабе не падралі. Калі ж дзіця запінаецца гэтымі рукавічкамі за ўпрыгажэнне, то можа пашкодзіць вуха. Трэба пачакаць, пакуль малое пачне разумець, што цягнуць за завушнічкі нельга.

— **Напэўна, пакачаць да гадоў пяці?**

— Я думаю, што так.

— **Гродна, Надзея. Як правільна чысціць вушы? Чула, што гэтага нельга рабіць ватнымі палачкамі, бо сера не вычышчаецца, а забіваецца глыбей у вуха. Ці так гэта?**

— Калі вушы здаровыя і ніколі не балелі, іх проста трэба памыць і вычысціць руніком. Палачка можна крэху прамакнуць у вуху, калі там засталася вада. А увогуле касметычныя палачкі не ракамэндуецца выкарыстоўваць для чысткі вушэй. У першую чаргу таму, што яны не стэрэльныя, а значыць, могуць быць крыніцай інфекцыі. Скажу ж у вуху вельмі тонкая, яе няцяжка пашкодзіць адначасова занесці мікробы. Менавіта такім чынам некаторыя набываюць сабе сур'ёзную непрыемнасць — атыт вонкавага вуша.

Да ведама: Органы дыхання: 5 сяброў і 5 ворагаў

Дыханне — найгапоўнейшая крыніца жыцця. Чалавек можа пражыць без ежы і вады некалькі дзён, але без паветра самае большае — некалькі хвілін.

СЯБРЫ
Марское ўзбярэжжа. Марское паветра, вільготнае і насычанае мінераламі, паліпае дыханне і ўзбагачае органы карыснымі рэчывамі. Таксама дабратворны для дыхання і хваёвы лес. Хваё абяззаравае паветра, ачысчае яго і напаяе чыстым вадарам. Гуляць па такім лесі і дыхаць у ім на поўныя грудзі — задавальненне і велізарная карысць!

Плаванне. Плаванне не толькі гарманічна развівае цела і мышцы, але і стымуляе павелічэнне жыццёвай ёмістасці лёгкіх. У плывуцё заўсёды добра развіта «дыхалка». Але для стымуляцыі дыхання зусім не абавязкова падавацца ў прафесійны спорт — дастаткова рэгулярна наведваць басейна.

Эфірныя алеі. Некаторыя эфірныя алеі, напрыклад, ментолавы або хвойны, спрыяюць паліпшыню дыхання. У звычайным жыцці можна наносіць алеі на водаралійны, у выпадку прастуды выкарыстоўваць у інгалляцыі. Увага: некаторыя водары могуць выклікаць алергію!

Правільная пастава. Правільная пастава важная для адкватнага кровазабеспячэння лёгкіх і адпаведна для нармальнага дыхання. Таму вельмі важна сачыць за паставай і пазавочнікамі, штодня па раннях рабці гімнастыку і пабыць рухацца.

Вільготная прыборка памяшкання. Як вядома, пыл, нават хатні, — наймаццейшы раздражняльнік і шкоднік для органаў дыхання. Менавіта там вельмі важна рэгулярна праводзіць вільготную прыборку ў кватэры, выціраць пыл, мыць падлогу і актыўна праветрываць. Калі ў кватэры празмерна сухое паветра, можна набыць спецыяльны прыбор — увільгатняльнік. З падручных сродкаў для гэтай мэты можна выкарыстоўваць званы з вады, расстаўленыя па пакоі, або развешаныя мокрыя ручнікі.

БОРАГІ

Курэнне. Курэнне наносіць непапраўную шкоду дыхальнай сістэме, прычым не толькі актыўнае, але і пасіўнае. Дымячы цыгарэты, вы не толькі атручываеце жыццё сабе, але і бліжэй, асабліва дзецям. У курцоў развіваецца хранічны бронхіт, які значна ускладняе дыханне. Даказана, што цыгарэты спрыяюць развіццю раку лёгкіх. Кідайце курцы!

Загазаванасць. Загазаванасць, запаленнасць і іншыя забурджаныя паветра небяспечныя для здароўя органаў дыхання. Часцінкі раздражняльных рэчываў асядаюць у лёгкіх, выклікаючы розныя немачы, пачынаючы з алергіі і заканчваючы бронхэкстазмамі (неабарачальныя паталагічныя працэсы ў бронхах). Выратаваць ад гэтага можа толькі пераезд з забурджанага месца. Калі няма такой магчымасці, трэба часцей прымаць душ і прамяваць нос.

Алергія. Алергічныя захворванні небяспечныя для дыхання. Справа ў тым, што на алерген арганізм рэагуе ацёкам слізістай носа (дыхаць праз нос становіцца немагчыма), а таксама спазмам бронхаў, што ускладняе дыханне і праз рот. У цяжкіх выпадках алергія можа прывесці да ўдушша і спынення дыхання. Калі вы пакутуеце на алергію, трымайце напалатковае антыгистамінныя сродкі.

Застаялае паветра. Застаялае паветра ў памяшканні багатае на вуглякіслы газ, а вось кіслароду ў ім замала. Такім паветрам нельга надыхацца, кроў недастаткова насычаецца кіслародам, адпаведна недаатрымліваюць яго і ўнутраныя органы. Менавіта таму ў любы час год, у любое надвор'е неабходна ў абавязковым парадку праветрываць памяшканне некалькі разоў на дзень.

Гіпадыямія. Маларухомы лад жыцця садзейнічае застою крыві ў малым лёгчым коле кровазвароту. Гэта прыводзіць да цяжкага дыхання і задышкі (адчування недахопу паветра). А вось веславанне, хада на лыжах і валеібол чуюдоўна развіваюць лёгкія і стымуляюць дыханне.

Падрыхтавала Вольга КУЛІНКОВІЧ.

г. ВІТЕБСК 25.08.2011

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОВТОРНОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ С УСТАНОВЛЕНИЕМ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, РАВНОЙ ОДНОЙ БАЗОВОЙ ВЕЛИЧИНЕ

№ лота	Наименование предмета аукциона	Характеристика предмета аукциона	Начальная цена продажи предмета аукциона, рублей	Сумма задатка, рублей
1.	Здание бани с холодной пристройкой, расположенное по адресу: Витебская область, Полоцкий район, д. Малое Ситно	Характеристика объекта недвижимости: капитальное строение с инвентарным номером 250/С-31162 (здание бани с холодной пристройкой), одноэтажное кирпичное, фундамент — бетонный, а/ц листы по деревянным стропилам, общей площадью 84 кв. м. Земельный участок: с кадастровым номером 223883803101000020, площадью 0,0325 га для содержания и обслуживания недвижимого имущества, сроком аренды 50 лет. Назначение — для размещения объектов: административно-хозяйственного назначения, розничной торговли, общественного питания, гостиничного назначения, физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения, культурно-просветительского и зрелищного назначения, бытового обслуживания населения.	Одна базовая величина	Одна базовая величина
2.	Здание клуба с холодной пристройкой, расположенное по адресу: Витебская область, г. Верхнедвинск, ул. Московского, 39	Характеристика объекта недвижимости: капитальное строение с инвентарным номером 251/С-63918 (здание клуба с холодной пристройкой), одноэтажное, бревна облицованные кирпичом, фундамент — бетонный, кровля — шиферная, общей площадью 114 кв. м. Земельный участок: с кадастровым номером 221050100001002059, площадью 0,0428 га, сроком аренды 30 лет. Назначение — для обслуживания здания клуба с перспективным назначением для обслуживания производственного здания, допустимого для размещения в смешанной застройке по согласованию с органами государственного санитарного надзора. Ограничения в использовании земельного участка в связи с расположением в водоохранной зоне водного объекта вне прибрежной полосы (река Дрисса) на площади 0,0428 га и в охранный зоне линии электропередачи напряжением до 1000В на площади 0,0044 га.	Одна базовая величина	Одна базовая величина
	Здание клуба, расположенное по адресу: Витебская область, Оршанский район, Ключковский с/с, д. Софиевка, д. 29	Характеристика объекта недвижимости: капитальное строение с инв. № 240/С-30337 (сооружение специализированное культурно-просветительского и зрелищного назначения), бревенчатое одноэтажное, 1969 г.п., общ. площадь 94,4 кв.м, объем 371 куб.м, фундамент бетонный, перекрытие деревянное, крыша шиферная. Земельный участок: с кадастровым номером 223682706101000025 для содержания и обслуживания клуба, площадь 0,0222 га. Использование — для специализированного культурно-просветительского и зрелищного назначения.	Одна базовая величина	Одна базовая величина

ОРГАНИЗАТОР — фонд «Витебскоблмушество», г. Витебск, ул. «Правды», 38, контактный телефон в Витебске: (0212) 476096, сайт www.gki.gov.by/www.fondsgosim.vitebsk.by, e-mail: vofondgi@tut.by.

ПРОДАВЕЦ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ: Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообработывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, контактный телефон в г. Мінске (017) 227 52 54.

Условия продажи недвижимого имущества:

по лотам №№ 1, 2, 3 — осуществление покупателем предпринимательской деятельности на данных объектах, создание им дополнительных рабочих мест; запрещение покупателю продажи, иного отчуждения объектов до выполнения им условий договора купли-продажи.

Условия предоставления земельных участков:

по лоту № 1 — получение победителем аукциона в установленном порядке разрешения исполкома на проведение проектно-разрешительских работ и разработку строительного проекта на строительство объекта в срок, не превышающий 2 лет (в случае изменения назначения недвижимого имущества); осуществление строительства объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией (в случае изменения назначения недвижимого имущества);

по лоту № 2 — заключение победителем аукциона договора аренды земельного участка с исполкомом и осуществление государственной регистрации права на земельный участок в двухмесячный срок после принятия решения райисполкома о предоставлении ему земельного участка; получение победителем аукциона в установленном порядке разрешения райисполкома на проведение проектно-испытательских работ и разработки строительного проекта на строительство объекта в срок, не превышающий 2 лет; осуществление строительства объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией; ведение хозяйственной деятельности на земельном участке в соответствии с требованиями статьи 77 Водного кодекса Республики Беларусь, в связи с расположением земельного участка в водоохранной зоне вне прибрежной полосы реки Ушача;

по лоту № 3 — заключение победителем аукциона с Ключковским сельисполкомом договора аренды земельного участка и осуществление в двухмесячный срок после принятия решения райисполкома о предоставлении ему земельного участка, государственной регистрации права

на земельный участок; получение победителем аукциона в установленном порядке разрешения райисполкома на проведение проектно-испытательских работ и разработки строительного проекта на строительство объекта в срок, не превышающий двух лет; осуществление строительства (реконструкции) объекта в срок, не превышающий двух лет; осуществление строительства (реконструкции) объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией.

Аукцион состоится 25.08.2011 в 15 часов в здании фонда «Витебскоблмушество» по адресу: г. Витебск, ул. «Правды», 38.

1. Для участия в аукционе приглашаются негосударственные юридические лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, иностранные инвесторы. Участнику необходимо подать заявление и подписать Соглашение установленной формы с фондом «Витебскоблмушество».

Лица, желающие принять участие в аукционе, к заявлению прилагают: заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка; а также предоставляются: негосударственным юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь — копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования и подлинник этого документа для проверки его соответствия копии; иностранным юридическим лицом — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть оформлена не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи заявления) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов заявителю (его представителю) предъявляется документ, удостоверяющий личность, а руководителю юридического лица — также документ, подтверждающий его полномочия.

Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, последний день приема документов 24.08.2011 до 17.00 по адресу: г. Витебск, ул. «Правды», 38, кабинет 308. **Заключительная регистрация участников 25.08.2011 с 14.00 до 15.00.** К участию в торгах не допускаются

участники, не прошедшие заключительную регистрацию.

2. Сумма задатка перечисляется до подачи заявления на участие в аукционе на расчетный счет № 3642903027026 в Региональной дирекции № 200 ОАО «БПС-Банк», БИК 153001369. Получатель — фонд «Витебскоблмушество», УНП 300002495.

3. Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже неиспользуемого имущества, находящегося в республиканской собственности, с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.03.2010 № 342. Победителем аукциона — участник, предложивший наибольшую цену. Аукцион признается несостоявшимся, если заявление на участие подано менее чем двумя участниками, предмет аукциона не может быть продан по начальной цене. В случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником, предмет аукциона продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

4. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за 3 дня до даты его проведения.

5. Участник, ставший победителем аукциона (претендентом на покупку), после окончания аукциона обязан: подписать протокол аукциона; не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения исполкома о предоставлении ему земельного участка, возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения, и расходы, связанные с формированием земельного участка, в том числе с государственной регистрацией в отношении этого участка, в сумме 2-х миллионов рублей (по каждому лоту); не позднее 12 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении земельного участка заключить договор купли-продажи недвижимости и договор аренды земельного участка.

6. Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознакомиться с объектами продажи.

7. Информация о проведении аукционов была опубликована ранее в газетках «Звязда» от 26 января 2011 г. № 15, от 15 марта 2011 г. № 47, от 29 апреля 2011 г. № 80, от 11 мая 2011 г. № 108.

ДЗВЕ ДЗЯЎЧЫНКІ — ДВАЙНАЯ РАДАСЦЬ



Маладая маці Наталля ПОСАХАВА заўсёды марыла пра двойню. І вось дзве чуюдоўныя дзяткі — Сафія і Варвара — з'явіліся на свет у сталічным радзільным доме 6-й клінічнай бальніцы.

Інфарм-укол

Залежнасць ад... sms?
Тэкстафрэнія нярэдка становіцца прычынай фізічных траўмаў у дзцяц. Падлетак з мабільным у руцэ часта не заўважае ні машын, ні пешаходаў, ні яам на дарозе. Зафіксавана нямаля выпадкаў, калі маладыя людзі так паглыбіліся ў чытанне sms, што нават падалі ў люк.

Да электроннай перапіскі можна прывыкнуць як да наркотыкаў або алкаголю. Пры пазбаўленні любімай «цацкі» падлетак можа знаходзіцца ў прыгнечаным стане, перажываюць раздражненне і зрывацца на наваколных. Самымі зайдлівымі адпраўшчыкамі sms з'яўляюцца дзяткі ва ўзросце 14-17 гадоў. Некаторыя падлеткі ўжырацца адсылаць да 50 sms в суткі. Пскопалі высветлілі, што ў sms-залежных дзятках часта назіраюцца расстройствы сну, трывожнасць, няўпэўненасць у сабе і нізкая самаацэнка. Празмернае захапленне мабільным тэлефонам можа сведчыць аб тым, што дзіцяці не стае бацькоўскай цеплыні. Прычына можа быць і ў нешчаслівым каханні, праблемаў у школе. Віртуальныя зносіны для падлетка больш простыя і больш прадказальныя, чым рэальнае высвятленне адносін. Даказана, што неразумнае захапленне sms зніжае інтэлект дзіцяці. Галава палетка па стаянна забіта думкамі аб тым, калі прыйдзе чарговае пасланне, і спорт, вучоба, чытанне, падрыхтоўка да экзамену ад'юдзюцца на другі план.

Святлана БАРЫСЕНКА, Вольга ШАУКО. (Працяг будзе.)

НЕСТАНОВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ проводит аукцион по продаже земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания многоквартирных жилых домов

№ лота	Адрес земельного участка	Площадь земельного участка	Наличие инженерных сетей	Начальная цена (бел. рублей)	Задаток (бел. рублей)	Расходы по документации
1	Агр. Малые Нестановичи участок № 1 кадастровый номер 623285006101000053	0,2500 га	Электроснабжение, возможность подключения к водопроводу	5 830 320	583 032	1 681 104
2	Агр. Малые Нестановичи участок № 2 кадастровый номер 623285006101000052	0,2500 га	Электроснабжение, возможность подключения к водопроводу	5 830 320	583 032	1 681 104
3	д. Боброво-2 участок № 2 кадастровый номер 623285001601000011	0,2500 га	Электроснабжение, возможность подключения к водопроводу	3 356 850	335 685	1 681 104
4	д. Боброво-2 участок № 3 кадастровый номер 623285001601000010	0,2500 га	Электроснабжение, возможность подключения к водопроводу	3 356 850	335 685	1 681 104
5	д. Буденичи участок № 4 кадастровый номер 623285002601000009	0,2500 га	Электроснабжение	2 582 200	258 220	1 681 104

Задаток перечисляется на р/с 3600619111102 в ЦБУ № 611 в филиале 500,

ПЕРАМОЖЦАМ рэспубліканскага конкурсу «Лепшы прадпрымальнік 2010 года» ў намінацыі «Лепшая сялянская (фермерская) гаспадарка» стала гаспадарка «Версія» з вёскі Шчэпічы Клецкага раёна. А там самыя вядомыя фермеры ў раёне — браты Аўдзей. Вось адзін з іх, самы малодшы, і выйшаў пераможцам.



ІДУ ПА ВУЛІЦЫ ШЫРОКАЙ....

З Аўдзямі я ўжо сустракаўся, хоць удалося тады гэта зрабіць праз райвыканкам — фермеры казаліся не дужа камунікабельныя. Але артыкул «Людзі зямлі» («Звязда», 5.12.2002 года) усё ж з'явіўся. Напачатку браты працавалі разам у гаспадарцы «Аўдзей», але пасля перарэгістрацыі кожны атрымаў сваю пятачку. У старошайга, Мікалая, з'явілася гаспадарка «Бравароўшчына», сярэдні Іван застаўся ў «Аўдзей», а Аляксандр стварыў «Версію». Але падзел той прайшоў найперш па документах, бо на зямлі браты працуюць разам. Прынамсі мяжы, за якую не ступала б братава нага, у іх няма.

З гаспадаром «Версія» ў пятніцу сустрачаюцца не атрымалася. Не адбылася сустрэча і ў суботу. А калі фермер паабяцаў быць у нядзелю ў Баранавічы, то для мяне быў прымальным і такі варыянт. Але...

Я не стаў чакаць нядзелі і паехаў у Шчэпічы, каб паслухаць людзей. А што яны думаюць пра фермераў? Ды і другая была нагода. У Шчэпічах 56 падлісчыкаў «Звязды», а гэта болей чым у некаторых раёнах. І чаму б не сустрацца з Вячаславам Маліноўскім, які нашу газету вылісвае ўжо чацвёртае дзесяцігоддзе?

Першае, што прыцягнула ўвагу ў Шчэпічах — цэнтральная вуліца: шырокая і роўная, без адзінай ямки і латкі. «Вось бы такія вуліцы былі ў Баранавічах», — падумалася тады. Пазіраючы на чысты асфальт, зрабіў выснову, што ў Шчэпічах кароў не трымаюць. І ўсё ж, нягледзячы на тое, што вёска вельмі явяляная і вадзее побач, у Шчэпічах прагледвацца запустенне. Многа пахлаўных і паваленых платоў, надалегдзкіх хат... Вось хата пафарбаваная, а побач усё ў заняпадзе. Матчыца, там састарэлыя ці нямоглыя дажкаваць свой век, ды і даходы не ва ўсіх аднолькавыя...

Але мяне цікавілі фермеры Аўдзей. Каля хат людзі трапляліся часта, і я падходзіў да некаторых, каб спытаць, як выйшлі да братаў. Хоць ведаў, дзе яны жывуць, але ж з нечага трэба было пачынаць размову.

— А гэта на другім канцы — там на паргору іх зямля, — махнуў рукой няголены пенсіянер.
— Зямлі ў Аўдзёў шмат?
— Каб ім далі волю, то ўвесь калгас прыхалілі б. Вунь якія даміны ў рад паставілі. Дамы ў фермераў я не скажаў бы, каб былі вельмі ўжо — сёння ўзводзяць катэдры куды большыя і мудрагелістыя, але ў параўнанні з хаткай пенсіянера глядзяцца палацамі.

— Фермер не пашкадуе, — разважаў ужо другі гаспадар. — Ён з чалавека ўсё жыццё выцягне.
Тут мужчына спахаліўся: «А вы хто будзеце?»
— Я з газеты...

Не ведаю, што падумаў мой суразмоўца, але пачаў хваліць калгас.
— Вось некалі ў калгасе, то жылі! Сёння ўжо не тое, а раней плацілі. Людзі кароў трымалі, жылі... А фермер жыве, што яму...
Я крочыў вуліцай, якая выцягнулася на кіламетры, і калі са мной параўналася пазвока, спытаў, як трапіць на вуліцу Новую. Двое мужчын неакрэсленага ўзросту зацікавілі мяню.

— А хто вам патрэбны? — спытаў ваціна.
— Маліноўскі.
— Мы будзем каля яго хаты праязджаць. Сядзіце.
Дошкі на возе былі ў падсохлым гноі, і я падумаў пра свае штаны, але адмуляцца не выпадала. Прымасціўся ззаду павозкі.

— А як сёння ў сельгаскааператыве?
— Неяк выжывае, можа, за кошт свіней. Свінакомплекс вялікі...
— Братоў Аўдзёў ведаеце?
— Добрая хлопцы. Выбудавалі, паглядзіце, як жывуць, адным словам — фермеры. Спраўныя.

Пенсія ў Маліноўскага 695 тысяч, і я пацкаваўся, ці не цяжкавата вылісваць газету.
— Цяжка, але і далей вылісваць буду. Ну як без газеты! Стараюся неяк выкарыстаць. Сынам таксама даць тысячу трэба, не даці, то могуць не прыйсці...
Ад Маліноўскага я зазіраў у мясцовую краму, якая знаходзіцца побач з праўленнем СВК «Шчэпічы». У краме можна танцаваць, бо тавар толькі ўздуоў сцен. Каля адной — безалкагольны напоі і піва, ля другой — макароны, цукар. На ўваходзе — гарэлка, каубаса... Беднавата.

Падышоў да праўлення, а там разваеаецца сяг. узняты ў гонар дзяркі МТФ... Чаму Аўдзей не робяць гэтага? Чаму ў іх няма Дошкі гонару?
Вяртаўся да чыгуначнага прыпынку па той жа цэнтральнай вуліцы і не мог пазбавіцца ад пануцы нейкай раздвоенасці жыцця. Каля праўлення усё яшчэ ўздымаюць чырвоны сцяг, а там фермеры жывуць ужо ў іншым вымярэнні — іх сацыялістычны камуфляж не цікавіць. Адны ў вёсцы дажкаваць свой век, а другія жывуць надзеяй. Але калі ў Шчэпічах паклалі такі асфальт, то, напэўна ж, з верай у будучыню.

Аляксандр Аўдзей у Баранавічы не прыехаў, але патэлефавану, і мы удакладнілі некаторыя моманты.
— Аляксандр Уладзіміравіч, у Шчэпічах давалася паучыць, што калі б вам далі волю, то прыхалілі б усю калгасную зямлю...
— У 2005 годзе старшыня Клецкага райвыканкама прапанаваў узяць палову калгаса. І калі б жаданне было, то ўзялі б.

— А чаму не хацеці? Было б дзе разважнуцца.
— Хто пакараў?
— Не мы, а тыя, хто калгас расцягнуў... начальнікі...

— Даведка: У Шчэпічах каля 280 двараў, 820 жыхароў, 5 кароў і па сельсавеце 245 пустуючых дамоў.

Неўзабаве пазвока павярнула направа, і ваціна паведаміў: «А вунь і Маліноўскі каля хаты сядзіць, ён трактарыстам рабіў, а цяпер хварэе...»
Даўні прыхільнік «Звязды» сядзеў на лаўцы і чытаў сваю любімую газету. У яго аказалася праблема са слыхам, і напачатку даволі складана было весці размову. Але прызываўся — пытанні пісаў ці браў голасам, а галоўнае, што Вячаслаў Іванавіч адразу ж сам пачаў весці апавед пра сваё жыццё.
— Жыву адзін. Жонка ў 91-м памерла, а я ўжо 9 гадоў хварэю — сэрца падарваў. Працаваў сумленна і перастараўся. Граматы, дыпламы, медаль з ВДНГ, а цяпер думаю, што не трэба было так старацца, можа, здаровым быў бы, а то інвалід.
— Кепска аднаму?
— Жыву з сабакам ды катом, можна было б пайсці да жанчыны на кватэру, але ж у мяне свая хата, ды і рабіць трэба, а сілы няма. Пусціць іншую бабу да сябе, то абдзярэ і пойдзе...



Вячаслаў Маліноўскі.

— А хто вам патрэбны? — спытаў ваціна.
— Маліноўскі.
— Мы будзем каля яго хаты праязджаць. Сядзіце.
Дошкі на возе былі ў падсохлым гноі, і я падумаў пра свае штаны, але адмуляцца не выпадала. Прымасціўся ззаду павозкі.

— А як сёння ў сельгаскааператыве?
— Неяк выжывае, можа, за кошт свіней. Свінакомплекс вялікі...
— Братоў Аўдзёў ведаеце?
— Добрая хлопцы. Выбудавалі, паглядзіце, як жывуць, адным словам — фермеры. Спраўныя.

Пенсія ў Маліноўскага 695 тысяч, і я пацкаваўся, ці не цяжкавата вылісваць газету.
— Цяжка, але і далей вылісваць буду. Ну як без газеты! Стараюся неяк выкарыстаць. Сынам таксама даць тысячу трэба, не даці, то могуць не прыйсці...
Ад Маліноўскага я зазіраў у мясцовую краму, якая знаходзіцца побач з праўленнем СВК «Шчэпічы». У краме можна танцаваць, бо тавар толькі ўздуоў сцен. Каля адной — безалкагольны напоі і піва, ля другой — макароны, цукар. На ўваходзе — гарэлка, каубаса... Беднавата.

Падышоў да праўлення, а там разваеаецца сяг. узняты ў гонар дзяркі МТФ... Чаму Аўдзей не робяць гэтага? Чаму ў іх няма Дошкі гонару?
Вяртаўся да чыгуначнага прыпынку па той жа цэнтральнай вуліцы і не мог пазбавіцца ад пануцы нейкай раздвоенасці жыцця. Каля праўлення усё яшчэ ўздымаюць чырвоны сцяг, а там фермеры жывуць ужо ў іншым вымярэнні — іх сацыялістычны камуфляж не цікавіць. Адны ў вёсцы дажкаваць свой век, а другія жывуць надзеяй. Але калі ў Шчэпічах паклалі такі асфальт, то, напэўна ж, з верай у будучыню.

Аляксандр Аўдзей у Баранавічы не прыехаў, але патэлефавану, і мы удакладнілі некаторыя моманты.
— Аляксандр Уладзіміравіч, у Шчэпічах давалася паучыць, што калі б вам далі волю, то прыхалілі б усю калгасную зямлю...
— У 2005 годзе старшыня Клецкага райвыканкама прапанаваў узяць палову калгаса. І калі б жаданне было, то ўзялі б.

— А чаму не хацеці? Было б дзе разважнуцца.
— Хто пакараў?
— Не мы, а тыя, хто калгас расцягнуў... начальнікі...



Амаль ў англійскім стылі.

— А хто вам патрэбны? — спытаў ваціна.
— Маліноўскі.
— Мы будзем каля яго хаты праязджаць. Сядзіце.
Дошкі на возе былі ў падсохлым гноі, і я падумаў пра свае штаны, але адмуляцца не выпадала. Прымасціўся ззаду павозкі.

— А як сёння ў сельгаскааператыве?
— Неяк выжывае, можа, за кошт свіней. Свінакомплекс вялікі...
— Братоў Аўдзёў ведаеце?
— Добрая хлопцы. Выбудавалі, паглядзіце, як жывуць, адным словам — фермеры. Спраўныя.

Пенсія ў Маліноўскага 695 тысяч, і я пацкаваўся, ці не цяжкавата вылісваць газету.
— Цяжка, але і далей вылісваць буду. Ну як без газеты! Стараюся неяк выкарыстаць. Сынам таксама даць тысячу трэба, не даці, то могуць не прыйсці...
Ад Маліноўскага я зазіраў у мясцовую краму, якая знаходзіцца побач з праўленнем СВК «Шчэпічы». У краме можна танцаваць, бо тавар толькі ўздуоў сцен. Каля адной — безалкагольны напоі і піва, ля другой — макароны, цукар. На ўваходзе — гарэлка, каубаса... Беднавата.

Падышоў да праўлення, а там разваеаецца сяг. узняты ў гонар дзяркі МТФ... Чаму Аўдзей не робяць гэтага? Чаму ў іх няма Дошкі гонару?
Вяртаўся да чыгуначнага прыпынку па той жа цэнтральнай вуліцы і не мог пазбавіцца ад пануцы нейкай раздвоенасці жыцця. Каля праўлення усё яшчэ ўздымаюць чырвоны сцяг, а там фермеры жывуць ужо ў іншым вымярэнні — іх сацыялістычны камуфляж не цікавіць. Адны ў вёсцы дажкаваць свой век, а другія жывуць надзеяй. Але калі ў Шчэпічах паклалі такі асфальт, то, напэўна ж, з верай у будучыню.

Аляксандр Аўдзей у Баранавічы не прыехаў, але патэлефавану, і мы удакладнілі некаторыя моманты.
— Аляксандр Уладзіміравіч, у Шчэпічах давалася паучыць, што калі б вам далі волю, то прыхалілі б усю калгасную зямлю...
— У 2005 годзе старшыня Клецкага райвыканкама прапанаваў узяць палову калгаса. І калі б жаданне было, то ўзялі б.

— А чаму не хацеці? Было б дзе разважнуцца.
— Хто пакараў?
— Не мы, а тыя, хто калгас расцягнуў... начальнікі...



Амаль ў англійскім стылі.

Факт

ЯШЧЭ НЕ ўСЕ ПАХАВАНЫЯ...

У Мсціславе знойдзена маласава пахаванне часоў Вялікай Айчыннай вайны.
Астанкі 185 чалавек знаходзіліся ў зямлі непадалёк ад мясцовага малаказавода. Паводле папярэдняй інфармацыі з ваеннага камісарыята, гэта хутчэй за ўсё астанкі палонных чырвонаармейцаў, якіх расстралілі ў 1941 годзе. Пра гэта сведчаць сляды гарэньня і куляў на касцях, а побач знайшлі нямецкія гільзы. Перапахаванне адбудзецца бліжэйшым часам на брацкіх могілках Мсціслава.

Ілона ІВАНОВА.

«ВЕЛАСІПЕДНЫ» ПРЫКЛАД АЛШАНКА

Прыклад таго, як трэба ставіцца ў Гродне да веласіпеднага руху, праекціроўшчыкі аб'яваюць паказача ў жылым раёне Аляшанка, які цяпер забудоваецца.

Веладарожжкі прадугледжваюцца на ўзаемазвязаных тэрыторыях, якія ўключаюць у сябе шэраг мікраараўнаў. Іх агульнае працягласць складзе больш за п'яць кіламетраў.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

ЦЭНЫ НА ЖЫЛЛЁ ЗНІЖАЮЦА

ШТО зараз адбываецца на рынку нерухокасці? На гэтак пытанне адказвае Анатоль Звяздзін, намеснік дырэктара ТАА «Цэнтрастыль», агенцтва, якое працуе на рынку нерухокасці ўжо 19 гадоў.
«Калі казаць аб продажы кватэр, то там зараз можна назіраць такую сітуацыю: цэны альбо стаюць, альбо трохі зніжаюцца. Гэта звязана, па-першае, з сезонным фактарам. Лета заўсёды з'яўляецца перыядам адпачынку і зашчыту. Па-другое, свой адбітак наклалі валютны крызіс. Хоцам мы таго ці не, але так склаўся гістарычна, што ўсе цэны заўсёды прывязваюцца да долара, — распавядае Анатоль Мікалаевіч. — Зараз узнікаюць праблемы з попытам: у людзей не хапае грошай. Яшчэ адна праблема — павелічэнне ставак банкаўскіх крэдытаў (ажно да 30 працэнтаў гадавых). Праз гэта людзі сталі звяртацца па крэдыты менш». Анатоль Звяздзін патлумачыў, што яшчэ ў 2008-2009 гадах, калі стаўлі складалі 12, 15, 16 працэнтаў, да 50 працэнтаў здэзэлак былі з выкарыстаннем банкаўскіх крэдытаў.

«Усё гэта цісне на рынак нерухокасці. Таму цэны не растуць, а патроху падаюць, — працягвае А. Звяздзін. — З аднаго боку, можна пачынаць, што гэта добра. Але добра для каго?»
Рэзультат з вялікім досведам сцвярджае, што рынак нерухокасці павінен расці на 10-12 працэнтаў у год. Тады ўсе будучыя задаволены: «Прадаўцы тым, што яны атрымалі добры прыбытак, пакупнікі тым, што цэны не растуць вялікімі тэмпамі. А калі ідзе хуткі рост, як гэта было ў 2006 годзе (на 50 працэнтаў ціна вырасла за паўгода), пасля яго абавязкова будзе спад. Таму скокі — гэта дрэнна. Сённяшняя ж сітуацыя дрэнная таму, што мы не можам нічога спрагназаваць».

Анатоль Звяздзін раскажаў і наконт арэнды: «На пачатку валютнага крызісу на рынку бывалі сітуацыі, калі арэндадаўцы самавольна вызначалі курс долара, які хацелі. У нашай практыцы было такое, калі курс скакаў да 11 тысяч за долар».

Сёння ўжо сітуацыя больш-менш стабілізавалася, лічыць Анатоль Мікалаевіч: «Усё вельмі проста: калі арэндадаўца просіць у беларускіх рублях, то ён просіць па курсе Нацбанка. Арэндадаўца цяпер часцей згодны браць рубель, бо выбар у яго невялікі. Глядзіце: альбо кватэра стаіць, альбо яна здаецца і прыносіць прыбытак — хоць нейкі прыбытак. Там, дзе арэндадаўца не згаджаецца на беларускі рубль, даводзіцца зніжаць цэну ў доларах працэнтаў на п'ятнаццаці».

Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.

БЕЛАРУСБАНК

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
выигрышей 3-го тиража по срочным банковским вкладам в белорусских рублях «Шанс», проведенного 08.07.2011 в ОАО «АСБ Беларусбанк» по адресу: г. Минск, ул. Мясникова, 32.

Выигрыши выпали на следующие номера лицевых счетов срочных банковских вкладов в белорусских рублях «Шанс»:

№ п/п	Номер лицевого счета	Номер филиала, ЦБУ и отделения ОАО «АСБ Беларусбанк»	Наименование выигрыша		
1	112000008	527	209	Печь СВЧ Midea AG823AKW пр-ва СП «Мидеа-Горизонт»	
2	112000003	426	062	Печь СВЧ Midea AG823AKW пр-ва СП «Мидеа-Горизонт»	
3	112000004	503	197	Печь СВЧ Midea AG823AKW пр-ва СП «Мидеа-Горизонт»	
4	112000004	500	278	Печь СВЧ Midea AG823AKW пр-ва СП «Мидеа-Горизонт»	
5	112000009	500	301	Печь СВЧ Midea AG823AKW пр-ва СП «Мидеа-Горизонт»	
6	112000005	200	104	Печь СВЧ Midea AG823AKW пр-ва СП «Мидеа-Горизонт»	
7	112000003	121	073	Печь СВЧ Midea AG823AKW пр-ва СП «Мидеа-Горизонт»	
8	112000004	612	612	Печь СВЧ Midea AG823AKW пр-ва СП «Мидеа-Горизонт»	
9	112000001	402	422	077	Печь СВЧ Midea AG823AKW пр-ва СП «Мидеа-Горизонт»
10	112000008	511	291	Печь СВЧ Midea AG823AKW пр-ва СП «Мидеа-Горизонт»	
11	112000005	323	007	Печь СВЧ Midea AG823AKW пр-ва СП «Мидеа-Горизонт»	
12	112000001	121	112	122	Печь СВЧ Midea AG823AKW пр-ва СП «Мидеа-Горизонт»
13	112000001	703	709	709	Печь СВЧ Midea AG823AKW пр-ва СП «Мидеа-Горизонт»
14	112000023	606	606	606	Печь СВЧ Midea AG823AKW пр-ва СП «Мидеа-Горизонт»
15	112000006	616	621	621	Печь СВЧ Midea AG823AKW пр-ва СП «Мидеа-Горизонт»
16	112000007	718	118	118	Печь СВЧ Midea AG823AKW пр-ва СП «Мидеа-Горизонт»
17	112000001	100	126	126	Печь СВЧ Midea AG823AKW пр-ва СП «Мидеа-Горизонт»
18	112000005	500	278	278	Печь СВЧ Midea AG823AKW пр-ва СП «Мидеа-Горизонт»
19	112000003	100	100	100	Печь СВЧ Midea AG823AKW пр-ва СП «Мидеа-Горизонт»
20	112000002	514	374	374	Печь СВЧ Midea AG823AKW пр-ва СП «Мидеа-Горизонт»
21	112000006	510	280	280	Печь СВЧ Midea AG823AKW пр-ва СП «Мидеа-Горизонт»
22	112000024	503	234	234	Печь СВЧ Midea AG823AKW пр-ва СП «Мидеа-Горизонт»
23	112000011	300	105	105	Печь СВЧ Midea AG823AKW пр-ва СП «Мидеа-Горизонт»
24	112000001	214	205	205	Печь СВЧ Midea AG823AKW пр-ва СП «Мидеа-Горизонт»
25	112000006	529	245	245	Печь СВЧ Midea AG823AKW пр-ва СП «Мидеа-Горизонт»
26	112000003	201	106	106	Печь СВЧ Midea AG823AKW пр-ва СП «Мидеа-Горизонт»
27	112000004	510	263	263	Печь СВЧ Midea AG823AKW пр-ва СП «Мидеа-Горизонт»
28	112000002	726	011	011	Печь СВЧ Midea AG823AKW пр-ва СП «Мидеа-Горизонт»
29	112000003	302	302	302	Печь СВЧ Midea AG823AKW пр-ва СП «Мидеа-Горизонт»
30	112000001	302	307	170	Печь СВЧ Midea AG823AKW пр-ва СП «Мидеа-Горизонт»
31	112000011	300	119	119	Печь СВЧ Midea AG823AKW пр-ва СП «Мидеа-Горизонт»
32	112000001	712	008	008	Печь СВЧ Midea AG823AKW пр-ва СП «Мидеа-Горизонт»
33	112000007	216	027	027	Печь СВЧ Midea AG823AKW пр-ва СП «Мидеа-Горизонт»
34	112000002	113	028	028	Печь СВЧ Midea AG823AKW пр-ва СП «Мидеа-Горизонт»
35	112000001	121	119	103	Стиральная машина серии 45U пр-ва ЗАО «Атлант»
36	112000001	302	305	162	Стиральная машина серии 45U пр-ва ЗАО «Атлант»
37	112000001	423	002	002	Стиральная машина серии 45U пр-ва ЗАО «Атлант»
38	112000008	426	062	062	Стиральная машина серии 45U пр-ва ЗАО «Атлант»
39	112000001	214	205	056	Стиральная машина серии 45U пр-ва ЗАО «Атлант»
40	112000002	703	722	722	Стиральная машина серии 45U пр-ва ЗАО «Атлант»
41	112000008	510	163	163	Стиральная машина серии 45U пр-ва ЗАО «Атлант»
42	112000003	503	238	238	Стиральная машина серии 45U пр-ва ЗАО «Атлант»
43	112000006	700	075	075	Стиральная машина серии 45U пр-ва ЗАО «Атлант»
44	112000011	510	173	173	Стиральная машина серии 45U пр-ва ЗАО «Атлант»
45	112000003	216	209	209	Холодильник MXM 1844 пр-ва ЗАО «Атлант»
46	112000005	201	110	110	Холодильник MXM 1844 пр-ва ЗАО «Атлант»
47	112000001	312	319	319	Холодильник MXM 1844 пр-ва ЗАО «Атлант»
48	112000002	500	626	078	Холодильник MXM 1844 пр-ва ЗАО «Атлант»
49	112000002	302	302	302	Телевизор Horizont 32LCD840 пр-ва ОАО «Горизонт»
50	112000017	503	189	189	Телевизор Horizont 32LCD840 пр-ва ОАО «Горизонт»

Председатель комиссии: М.В. Абрамович

Директор департамента координации методологии ОАО «АСБ Беларусбанк»

главный специалист департамента розничного бизнеса ОАО «АСБ Беларусбанк» А.А. Гилицкая

Информация о процентах, выплаченных по различным видам вкладов, депозитов в течение последнего финансового года с разбивкой по месяцам, опубликована в газете «Звязда» № 104 (26968) за 9 июня 2011 г., а также размещена на сайте www.belarusbank.by

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 28.08.2008 г., выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.

«І ЗВОНКА ГУЧАЛІ ГАЛАСЫ»

Брытанец выйграў у латарэю 185 млн еўра

Жыхар Вялікабрытаніі выйграў у еўрапейскай латарэі EuroMillions рэкордны джекпот у памеры 185 млн еўра, паведамляюць інфармагенцтвы.

Брытанец угадаў камбінацыю з асноўных пяці і дзюэк дадатковых лічбаў. Шчаслівымі нумарамі аказаліся 17, 19, 38, 42, 45, а таксама 9 і 10.

Арганізатары латарэі афіцыйна пацвердзілі гіганцкі выйгрыш, але асоба ўладальніка шчаслівага білета пакуль што застаецца невядомай.

Працэс гібелі каметы ўпершыню зняты на камеру

НАСА ўпершыню зняло на камеру і размаціла ў інтэрнэце працэс гібелі каметы, якая ўрэзалася ў Сонца, паведамляюць інфармагенцтвы.

Унікальныя кадры паступілі з борта Абсерваторыі сонечнай дынамікі (АСД) і касмічнай абсерваторыі Нацыянальнага ўпраўлення ЗША па аэраўтывіцы і даследаванні касмічнай прасторы — СОХО.

Сутыкненне здарылася 6 ліпеня. Камета літаральна распалася і знікла прыкладна за 15 мінут.

Супрацоўнікі НАСА заявілі, што такога не назіралі ніколі раней. Яны ўдакладнілі, што, улічваючы інтэнсіўнасць тэмпературы і радыяльнага выпраменьвання, камета проста поўнацю выпарылася.

Камета, якая спыніла існаванне пасля сутыкнення са святлом, адносіцца да класа каліяночных камет, што носяць імя астранома XIX стагоддзя Герыха Крэйца. Ён першым выказаў гіпотэзу аб сваёй тэмпературы, утвораных у выніку распаду адной вялікай каметы некалькі стагоддзям таму. БЕЛТА.

Можна бачыць... без вачэй?

Канадскія вучоныя знайшлі ў мозгу чалавека асабліваю зону, дзякуючы якой можна бачыць нават той, хто цалкам аслеп. Гэтая зона адказвае за рэхалякацыю. Яна, напрыклад, добра развітая ў кажаноў, якія вядуць начны лад жыцця.

Па інфармацыі сайта ncbi.nlm.nih.gov, даследчыкі вывучалі двух чалавек, якія самастойна авалодалі рэхалякацыяй (яны выдаюць своеасаблівы гукі кішталту страктанія і «бачыць», дзякуючы іх адбітку ад перашкод). Пры прымяненні рэхалякацыі ў паддоследных актывізавалася зона мозга, якая ў людзей відучых адказвае за зрок.

Пазней спецыялісты паслухалі запіс рэхалякацыі, паралельна фіксуючы актывінасць мозга добраахвотнікаў. Была вынайздзена яшчэ адна зона, якая актывізавалася пры гэтым спосабе бачання. Пакуль што вучоныя не могуць сказаць, ці рэальна любому чалавеку авалодаць гэтай тэхнікай і наколькі яна сапраўды эфектыўная для шырокага кола невідучых. Падрыхтавала Іна АРЭХАВА.

Открытое акционерное общество «МИНСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД» извещает своих акционеров о проведении 26 июля 2011 года внеочередного собрания акционеров

Повестка дня:
1. Об увеличении уставного фонда открытого акционерного общества «Минский подшипниковый завод».
2. О передаче акций дополнительного выпуска в количестве 90 808 233 шт. в собственность Республики Беларусь.
3. Об утверждении решения о выпуске акций после согласования с Государственным комитетом по имуществу.
4. О внесении изменений в Устав открытого акционерного общества «Минский подшипниковый завод».
5. Об утверждении распределения и использования прибыли и выплаты дивидендов за 2010 год.

Собрание состоится по месту нахождения Общества: 220026, г. Минск, ул. Жилуновича, 2, актовй зал ЛБК, начало собрания в 15.00.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет осуществляться 26.07.2011 г. с 14.15 до 14.45 по месту проведения собрания, при предъявлении паспорта или доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Утерянный страховой сертификат обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств на территории стран — членов системы «Зеленая карта» серии ВУ/12 № 5052403 СООО «Белкомтранс» считать недействительным.

ПРОЕКТАННЯ ДЕКЛАРАЦІЯ ОБ'ЄКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Заказчик-Застройщик — ОАО «Минскпромстрой».
Зарегистрировано Минским горисполкомом решение № 698 от 20 июня 2000 года в едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100064639.
Лицензия № 02250/0627487, выдана Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь и действительна до 15 марта 2014 года.
Адрес: 220034, г. Минск, пер. Войсковой, 12.
Режим работы: понедельник — четверг 9.00 — 17.45 (обед 13.00 — 14.00), пятница 9.00 — 16.45 (обед 13.00 — 14.00), выходной — суббота, воскресенье.

Выполняя функции Заказчика, в течение последних трех лет ОАО «Минскпромстрой» построены и введены в эксплуатацию объекты:
- жилой дом № 8 по ул. Тимошенко;
- жилые дома №№ 16, 20 по ул. Бурдейного;
- жилые дома №№ 89; 91; 73; 75 по ул. Приштыко;
- жилой дом № 36 по ул. Ченота.
Цель проекта — Строительство объекта «Многоэтажный жилой дом № 35 (по генплану), в микрорайоне «Дружба-1» по пр. Дзержинского» общей площадью 46 046,88 кв. м, в том числе общая площадь квартир — 39 238,74 кв.м.

Строительство осуществляется за счет средств физических и юридических лиц.
Начало строительства объекта — IV квартал 2009 года.
Окончание строительства: секция № 11 — декабрь 2011 г., секция № 12 — март 2012 г.
Месторасположение объекта — Московский район г. Минска, микрорайон «Дружба-1», вблизи проектируемой станции метро, через пр. Дзержинского, гипермаркет «Простор».
Жилой дом запроектирован: 6-7-8-9-14 этажей, 13 подъездов, 16 лифтов, всего квартир — 487, из них: 1-комнатных — 65 шт., 2-комнатных — 195 шт., трехкомнатных — 219 шт., четырехкомнатных — 8 шт. На первом этаже — служебное помещение Товарищества собственников.
Гостевые парковки предусматриваются вдоль проезда и на дворовой территории. Парковочные места автотранспорта планируются в коммунальной зоне микрорайона. Благоустройство внутридворовой территории предусматривает игровое оборудование для детей, пешеходные дорожки, озеленение.
В состав общего имущества объекта входят: лестничные клетки, лестницы, лифты лифтовые и иные шахты, коридоры, кроуля, технические и подвальные этажи, другие места общего пользования, несущие, ограждающие не несущие конструкции, механические, электрическое, сантехническое и иное оборудование общедомового назначения, находящееся за пределами или

внутри жилых и (или) нежилых помещений, элементы инженерной инфраструктуры (в т.ч. вентпилощадочные объекты инженерно-транспортного обеспечения дома), озеленения и благоустройства, помещения Товарищества собственников, а также иные объекты недвижимого имущества, служащие целевому использованию здания.
Конструкция здания — монолитный железобетонный каркас с плоскими монолитными перекрытиями с переменой сеткой колонн. Наружные стены — кирпич поризованный с утеплением. Окна (за исключением лоджий) — ПВХ профиль с двухкамерным стеклопакетом.
Проектно-сметная документация прошла в установленном порядке государственную экспертизу от 11.02.2009 г. № 329-5/09. Получены положительные заключения КАИГ 08.10.2008 г. № 10-08/146М, Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды от 21.10.2008 г. № 02-6/2184.
Получено разрешение Госстройнадзора № 2-203Ж-046/09 от 17.09.2009 г. на производство строительно-монтажных работ.
Участок площадью 4 100,8 кв.м передан ОАО «Минскпромстрой» на основании решения Мингорисполкома № 1107 (п.10) от 21.05.2009 года для строительства объекта. Свидетельство о государственной регистрации земельного участка и возникновения права на него от 02.07.2009 г. № 500/1054-856.

Заключение договоров создания Объекта долевого строительства проводится по неизменной, на период действия договора цене. На дату опубликования декларации и по 10 августа 2011 г., для юридических лиц и физических лиц, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, к долевого строительству предлагают 5 квартир общей площадью 440,32 м², расположенных на 2, 4 и 5 этажах, из них: двухкомнатные квартиры общей площадью 63,28 м² по цене 6,5 млн руб. за 1(один) кв.м общей площади; трехкомнатные квартиры общей площадью 99,49 м² по цене 6,2 млн руб. за 1(один) кв.м общей площади и четырехкомнатная квартира общей площадью 114,78 м² по цене 5,8 млн руб. за 1(один) кв.м общей площади.
Заказчиком-Застройщиком по строительству объекта выступает ОАО «Минскпромстрой». Функции генерального подрядчика исполняют филиалы ОАО «Минскпромстрой», выполняя при этом часть работ самостоятельно, а часть по субподрядным договорам со специализированными сторонними организациями.
Более подробные сведения об объекте долевого строительства и ходом работ по строительству жилого дома можно получить по адресу: г. Минск, пер. Войсковой, 12, каб. 312 или по телефонам 283 15 88; 283 15 78; Velcom (044) 787 12 68.
Генеральный директор В.С. Нехап

ГАРА ЕЖЫ НА ЛУСТАЧЦЫ ХЛЕБА

Любімая дацкая страву — смарэброт. Ці па нашаму — бутэрброд. У Даніі налічваецца больш за дзвесце відаў бутэрбродаў. І кожны з іх мае сваю ўласную назву.

У звычайнай кавярні музея рэтра-равару турыстаў чакаюць розныя стравы, напоі і марозіва. Але мне асабліва кінуліся ў вочы дзясцяткі розных бутэрбродаў на вітрыне. Між іншым, дацкія бутэрброды, або смарэброты, які іх тут называюць, вельмі папулярныя ежа. Яны свайго роду харчовы култ. Наогул смарэброт уяўляе сабой бутэрброт з рознымі намазкамі. Ён можа быць адзінарным, і ў некалькі слаёў, вяртытаў мінства. Ну, а каб уявілі не намалывала звычайны наш бутэрброт, адзначым: дацкі смарэброт выглядае, як гара ежы на тоненькай лустачцы хлеба.

Напэўна, мала хто ведае, што аўтарства вынаходніцтва частаваць гэсцей — так званы шведскі стол — належыць не шведам, а датчанам. У скандынаўскіх краінах паняцце «смарэбротсдэл» (шведскі стол) дацкага паходжання. Прынамсі так сцвярджалі мае дацкія сябры. Дарэчы, і кухня мае найбагацейшы асартымент халодных страў. Асноўную яго частку складаюць, вядома, смарэброты. Дарэчы, яны ў ЗША ператварыліся ў гамбургеры. У Даніі вельмі шмат прадуктаў ужываецца для бутэрбродаў. Адзін іх пераліч зняў бы некалькі старонак кухарскай кнігі. Яны бываюць мясныя, рыбныя і агароднінныя.

Да бутэрбродаў тут часта падаюць салаты або накладваюць гарчовую салату на хлеб. Для гэтай мэты падыходзіць і дацкая салата з макорны, дзе адварныя морква, квасцятая капуста і карані харчовых раслін перамашаны з варанай макорнай і кавалачкамі вэндліны, а усё разам запраўлена маянзавам.

Стравы: рагу са свініны з гарачай чырвонай капустай, салёная курцыца з ананасам, свініна з ялычкімі і чарнаслівам, гародніна з салам — шпік па-дацку.

Любяць у Даніі рэд мар мез флэзе — густы кісель з чорнай парочки з узбітымі ярышкамі. Вельмі смачныя тут булчкі, увесць ведае іх пад назвай каленгагенскіх або дацкіх. Смачныя і дацкія дэсерты: ялыччыны пірог з парэчкавым желе і узбітымі ярышкамі, а таксама суп з трускалак і ажыны з ярышкамі — шэста сярэдняе паміж узварам і вадкім вароннем.

Нашчадкі некалі ваяўнічых вікінгаў даўно памяталі меч на плуг. І хлеб здабываюць не зброяй, а ўпартай працай на фермах і палетках. Данія — краіна эфектыўных сучасных тэхналогій, у тым ліку і ў строга пэўным парадку — спачатку рыбу, потым мяса, потым сыр. І абавязкова відэльцам і ножом! Самыя складаныя шэдэўры маюць па некалькі паверхаў. У Дацкім Каралеўстве харчаванне не трохразовае, як у Беларусі. Тут з 7.00 да 10.00 — ранні сняданак. Так бы мовіць, лёгкая размінка. З 12.00 да 14.00 — уласна сняданак, а па-беларуску — абед. Абедваюць датчане, калі сонца пачынае хіліцца да захаду — з 18.00 да 21.00. Вячэра ўяўляе сабой халодны, неаразгэты абед...

Данія — марская краіна, і аснову яе кухні, вядома, складаюць рыба і іншыя марскія прадукты. З рыбы гаюць першыя і другія стравы. Але не забываюць датчане і пра мясныя стравы. Надзвычай папулярная ў датчан смажаная свініна з гарачай чырвонай капустай. Не менш часта ўжываюць свіную печань з храбуст-кай смажанай цыбульі або папштэ са свайго печані. На гарнір падаюць смажаную бульбу або тушаную капусту. Традыцыйны нацыянальны

чырвонай фарбай у календары, як жакуць у нас, але па размаху і энтузіязме, з якім Дзень адзначаецца ў краіне, гэта, без перабольшвання, нацыянальны святы. Перважна ў ім удзельнічаюць школьнікі.

Увогуле склалася уражанне, што тут усе жыхары маленькіх гарадоў — заўзятыя фермеры. А самае папулярнае месца іх рэгулярных сустрэч — агравыставы. Адна частка датчан ахвотна ладзіць аграрныя выставы, другая іх актыўна наведвае. На выставах дамаманструюцца ўзоры апошняй сельгастэхнікі ад сусветнаведомых кампаній. Датчане любяць наведваць такія выставы. Яны прыходзяць сюды сям'ямі. Напрыклад, вясной у невялікім горадзе Вардэ праходзіць папулярная агравыстава. У ёй традыцыйна ўдзельнічае кампанія «Цістру-Бонум» з Ольдга, дзе працуе наш знаёмы Хенінг Паўрсен. Фірма выстаўляе трактары і прыстасаванні да іх, спецадзенне і абуцкі, садова-паркавую тэхніку і г. д. Паводле слоў Хенінга, датчане цікавяцца апошнімі аграцэхнічнымі навінкамі, у тым ліку і беларускімі трактарамі, сельгастэхнікай. Пакуль гэты інтарэс на стады вывучэння магчымасцяў беларускага аграцэхнічнага комплексу. «Беларусы» зацікавілі іх выгяднымі суадносінамі цаны і якасці.

На такіх выставах звычайна, як, напрыклад, у Вардэ, ладзяцца розныя навічкі і пакаленніў. Пераможца атрымлівае немалы грашовы прыз. Удзельніках збіраецца вельмі шмат. Гледачы назіраюць за спаборніцтвам многія гадзіны, адначасова атрымліваючы асалоду ў кампаніі сяброў і знаёмых ад відэовішча і добрага дацкага піва.

Наталія КІРПІЧЭНКАВА.



Датчане — вынаходлівыя кулінары. Нават такую простую ежу як бутэрброды яны ўзвалі ў ранг смачнай і экзатычнай для іншаземцаў стравы ў некалькі паверхаў, якую трэба есці відэльцам і ножом.

Крынічка

«Цыкла тут з лесу невялічка Травай заросшая крынічка», Якуб КОЛАС.

Рубрыку вядзе Валіяціна ШПЛЁУСКАЯ, тэл. 285 88 81 № 26 (405)

Універсальная кветка

Настурцыя — сапраўды каштоўная кветка. Мы ўжо ведаем, што ў прыродзе яна выконвае ролю санітара, таму што змяшчае фітанцыды, якія адпужваюць шкодных насякомых. Гэта прыгожая кветка, да таго ж вельмі смачная і вітамінная.

Пляцістыя настурцыі добра выглядаюць пад дрэвамі і ля плота, а з куставых гатункаў атрымліваецца прыгожы бардзюр у кветніку. Стрататы дыван з настурцыі розных гатункаў радуе нас у садзе ўсё лета і цёпную частку восені.

На ўрадлівай глебе настурцыя развівае моцную тоўстыя парасткі з буйнымі сакавітымі лістамі, якія можна дабаўляць у салаты з гародніны. Але цвіценне ў настурцыі, якая буйна на ўрадлівай глебе, слабае. На беднай зямлі ў настурцыі лісты больш дробныя, затое ўтвараецца мноства прыгожых ядомых кветак, якія можна прымяняць для ўпрыгажэння страў.

Плады настурцыі можна марынаваць. У марынаваным выглядзе іх выкарыстоўваюць у кулінары замест каперсаў. З плады настурцыі ў стады малачэй спеласці робяць выдатную прыправу да шашлык. ПРЫПАЧА ДА МЯСА З ПЛАДОУ І СЦЕБЛАЎ НАСТУРЦЫІ

Маладыя плады настурцыі прачкуваюць праз мясарубку, сольць і запраўляюць алеем. Зрабіць разнастайным смак гэтай прыправы можна з дапамогай рознага зялёнага, молатга перцу, часнаку і інш.

Кругаварот з гарчыцы

Паспрабуйце некалькі гадоў запар высаіваць на участку гарчыцу белую — гэтым вы ачысціце глебу ад драціны. Высаіваць яе можна адразу пасля ўборкі ранняй гародніны (цыбулі, радыскі, ранняя капуста), а на участку, які вы адвалі пад агуркі і памідоры, — яшчэ раней.

Калі прыйдзе час высаджваць расаду, па ўсходах гарчыцы зрабіце «акенцы».

Пакуль з'яўдзяцца агуркі і набірае сілу расада памідораў, такі сусед, як гарчыца, ім не страшны, больш за тое — яна абараняе расліны ад холаду. Пазней, калі агуркі і памідоры разрастаюцца, гарчыцу можна зрэзаць на кампост. Пасля збору ўраджаю прыбярэчы цацінне, глебу на грады падрыхліце і зноў пасейце гарчыцу.

Чаму атапаюць завязі?

Бывае, што ў вішні і прычы раптам атапаюць завязі. Спльвін быўе многа. Магчыма, дрэзы пацярпелі ў час майскіх замаразкаў, якія прыпалі на пару цвіцення. Але магчыма, прычынай ападання завязі стала кіслая глеба ў вашым садзе. Справа ў тым, што з-за нястачы вапны вішня і сіліва не могуць сфарміраваць костачку, і тады завязь атапае.

Каб гэтага не паўтаралася, трэба ў маі—чэрвені 3 разы з інтэрвалам у 10 дзён моцна паліць зямлю пад дрэвамі раствора мелу (1 сталовава ложка на вядра вады). Для прафілактыкі ў жніўні трэба апырскаць дрэвы супраць какаміку 0,4-працэнтным хлороксилом медзі (40 г на 10 л вады) або 1-працэнтнай бардоскай вадкасцю (100 г на 10 л вады).

Каб ад клумбы ішоў водар

У сярэдзіне ліпеня заціваюцца раннія гарцылюсы. Калі раслін трэба паставіць калі, каб яны ўсталяў і час дажджу і навальніцы. Пасля таго, як у глыбіню саўфэрміруецца асноўная маса лістоў, і карына перыядна абганяць на вышыню 2—4 см. Калі з'явіцца суквецці, расліны падкармліваюць суперфасфатам і хлорыстым каліем. Угнаенні ўносяць пасля дажджу альбо паліву. У гэты ж час праводзяць прафілактычныя апырскванне гладыўсаў карбасоам альбо хларафосам ад трыпсуў. У раствор трэба дабаіць раствор мыла альбо прыльнага парашку. Такую апрацоўку трэба паўтарыць праз некалькі дзён, бо калі стаіць гарачае надвор'е, насякомыя актыўна размнажаюцца.

Ліпень — час цвіцення лілі. Высакарслым гатункам патрэбны падпorki. Зрэзаваючы суквецці, трэба пакаіцца не менш як трэць сцябла, каб сілкавалася цыбуліна. Завязі, якія адвалілі, трэба аблаваць, пасля чаго расліны падкарміць нітрафоскай (40 г на вядра вады з разліку на 1 кв. м).

Красно-ружу падкармліваюць гновай жыткай (1:10), дадаўшы мінеральныя угнаенні (10 г аміянай салеры, 15 г суперфасфату і 10 г сульфату калію) з разліку: вядра раствору на 5 кустоў. Пасля падкармі зямлю моцна паліваюць. Пасля гэтага ўносіць азотныя угнаення непажадана, таму што парасткі ні паспяваюць падрыхтавацца да зімы, выспець і перайсці ў стан спакою. У сухое гарачае надвор'е ружы моцна паліваюць праз 3—4 дні (па 6—10 л вады пад кожную расліну, пад нікарслыя — па 3—5 л), абавязкова трэба рыхліць глебу,

рэгулярна палочы і аглядаць пасадкі руж, каб папрадзіць з'яўленне шкоднікаў.

Супраць лілі, беларычкі, вусеняў ружы апрацоўваюць 0,2—0,3-працэнтным растворам кельтану. Супраць мучністай расы — 0,3—0,5-працэнтным растворам калынаванай соды. У прышчэпленых ружаў рэгулярна арыбываць парасткі.

Парасткі пляцісты ружаў падвзваюць да падпорок. У час ліпеньскага цвіцення нельга зрэзаць многа кветак, а ў пачатку жніўня лепш увогуле спыніць зрэзванне руж, інакш парасткі не паспяваюць падрыхтавацца да зімы.

Флэскі падчас бутанізацыі падкармліваюць растворам мінеральных угнаенняў (на 15—20 г на квадратны метр суперфасфату і сульфату калію, разведзеных у 10 л вады).

Астльбы, дэльфінуў, нівяік, рудбекію ў ліпені падкармліваюць мінеральным угнаеннем, а вось астру, акаміткі — нітрафоскай альбо амафоскай, з разліку 5—10 г на 10 л вады на 1 кв. м.

Альпійскую горку ў гарачы дні таксама трэба паліваць. Віёлю і маргарыткі пасля збору насення рассаджаюць, а незабудкі і турцыя гваздыкі на трэцім годзе страваюць сваю дэкаратыўнасць таму лепш іх замяніць чым-небудзь іншым.

У ліпені збіраюць насенне прымулы, маргарытак, віёляў, а таксама шматгадовыя кветкі, якія адвалілі. Пасля збору насення кветаносы аблаваюць або зрэзаюць, расліны падкармліваюць фосфарным і калійным угнаеннем.

Без рэдзкі не абысціся

Існуюць як зямовыя гатункі рэдзкі (чорная, белая), так і летнія (Майская, Далікатэс), у якіх розныя тэрміны высевання. Калі летнія высевваюць вясной, то зямовыя — у чэрвені-ліпені. Вырошчываць рэдзку вельмі проста, і аграцэхніка падобна на аграцэхніку рэпы ці радыскі.

Традку пад рэдзку пажадана падрыхтаваць загадзя, заправіць перагноам, добра перакапаць на глыбіню 30 см, насенне пасеяць у барэзнікі з адлегласцю паміж імі да 30 см. Дагледзі звычайныя паліваць 1-2 разы на тыдзень, рыхліць, падрэжваць, абганяць. Летнюю рэдзку можна выкарыстоўваць па меры паспявання, а зямовую (для захоўвання) убіраюць калі надыходзіць прыляцце пахлададне. Зямовыя гатункі рэдзкі добра захоўваюцца ў падавале пры тэмпературы 0 — +2 градусаў.

Рэдзка выдатна спалучаецца з іншай агароднінай (морквай, агуркамі, памідорамі), ялычкімі і розным зялёным. Сакавітая дабука да розных салатаў палішае страванне, абуджа апетыт і, што вельмі важна, вывядзіць з арганізма лішні халестэрын, узбагачае неабходнымі вітамінамі і мінеральнымі солямі.

Слушныя парады

Птушкі дзёўбуць плады вішні і чарэшні папачым чынам ад смагі. Паспрабуйце паставіць для іх ванчачку ці галіну побач з дрэвам. Калі пінная вада для птушак даступная, сакавіты корм іх менш цікавіць.

Пакуль вішні і чарэшні не паспелі, не стаіце пудзілы. Да вашых «страшалак» птушкі прыляцваюць праз некалькі дзён. Аднак на першым часе усё ж добра дзейнічаюць фольга, браготкі і паветраныя шарыкі. Мянэйшыя тыпы пудзілаў і месца, дзе вы іх размяшчаеце, не даючы птушкам прыляцваць да іх.

Каб прыгнучыць у агарод драпежных насякомых, якія знішчаюць тлю, побач з пасевамі сталовых буркоў пасейце кроп, які зробіць гэтую кропу, калі пачне цвіцець.

Калі зразаецца суквецці рудбекіі, дэкаратыўнага сланечніку і іншых кветак, не выкідайце іх, а звязчыце вярхоўкай і падвесце на дрэва. Птушкі скажучы вам дзякуючы за смачны корм, а вы ім — за тое, што яны ратуюць сад ад шкоднікаў.

Народныя прыметы

Вечарам і раніцай туман сцэлецца нізка па вадзе і зямлі — дзень будзе сонечны, ясны.
Сонца сярод дажджу — неўзабаве дождж перастане.
Лес шуміць без ветру — на маленькі дождж.
Сарока пад страху лезе — перад ветрам, навальніцай.
Пчолы сядзяць на сценах вулля — да моцнай гарачыны.
Калі пчолы па адной ляцяць да сваіх вулляў — хутка пойдзе дождж.

Филиал «Центр «Белтехинвентаризация»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОДО «АРНИУС-М»

№ лота	Наименование объекта	Краткая характеристика объекта	Адрес объектов продажи	Начальная цена продажи, бел. руб.	Сумма задатка, бел. руб.
1	Незавершенное законсервированное капитальное строение — здание многоквартирного жилого дома, железобетонное ограждение	Общая площадь строения — 1601,9 кв.м. Стены и перегородки кирпичные, перекрытия — железобетонные плиты. Процент готовности строения — 26%. Незавершенное капитальное строение расположено на земельном участке площадью 0,7058 га. Площадь ограждения — 668 кв.м.	г. Гомель, м-н Мельников луг	1 458 299 400	72 914 970

Продавец имущества: Управляющий в деле о банкротстве ОДО «Арниус-М». Шаг торгов — 9%. Затраты по проведению аукциона оплачивает покупатель.

Срок подачи заявления До 17.00.20 июля 2011 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46

Дата, время, место проведения аукциона 21 июля 2011 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, Гомельское областное управление Филиал «Центр «Белтехинвентаризация» РУП «Жилкоммунтехника»

Номер р/с для перечисления залога Р/С 3012000511012

Условия продажи в ЗАО «Центр Банк», ЦБУ 5, БИК 153001820, УНП 807000214

Условия пользования Объекты продаются в собственность.

Дополнительная информация по тел.: (0232) 77 37 27, 77 52 87, 77 52 78 (факс).

Важные детали

ЗВЯЗДА 14 ліпеня 2011 г.

9 фактаў аб каўбасах і сасісках

1. Лічыцца, што сасіску вынашаў вядомы ў Германіі мяснік Ёхан Георг Ланер. У 1804 годзе ён пераехаў з Франкфурта, дзе навукаўся рамяству мясніка, у Вену і адкрыў там краму. Праз год Ланер прадставіў пакупнікам сваё вынаходніцтва — сасіску, якую назваў «франкфурцкай» або «венскай». Самае цікавае, што венскія сасіскі ні ў Цене, ні нават ва ўсёй Аўстрыі не знайшлі, там яны звалі «франкфуртары». А ва ўсім астатнім свеце, уключаючы і Франкфурт-на-Майне, доўгія тэмкі сасіскі называюцца «венскімі».



2. Кажуць, што «Доктарскую» каўбасу першапачаткова планавалі назваць «Сталінскай», але пабаяліся. «Доктарская» каўбаса з'явілася ў 1936 годзе як дыетычны прадукт для «вырхных», якія маюць падарванае здароўе ў звыку грамадзянскай вайны і царскага даслаптызму.

3. Сырам з швілю нікога не здзівілі. А вось каўбаса з швілю — гэта рэдкасць. У Італіі яе завуць salame (саламі, дарэчы, у італьянскае слова і нічога агульнага з Фінляндскай я яго няма). Спец такая каўбаса ў сутэрнх, дзе заўсёды прахалодна. Прыкладна праз месяц каўбаса пакрываецца светла-зялёнай швілю, а праз тры месяцы швілю становіцца шэраватай і вельмі шчыльнай — гэта значыць, што каўбаса гатовая і яе можна спажываць.

4. Самыя вядомыя каўбаскі Германіі — баварскія беля, яны ж вайсувсты. Бель колер надае свініна, з якой яны складаюцца на траціну (астатнія дзве траціны — цяліца, патушка, цэдра, шыбуля, перац, соль, духмяная трава і некаторыя рэзкі спецы). Беля каўбаскі таксама завуць мюнхенскімі, бо іх вынаходзіў, Мозер Зеп, родам з Мюнхена. Пра вайсувсты былі складзены гімны і паэмы, напісаныя гаспадарамі трактатаў, а аднойчы таме вайсувстаў быў нават прысвечаны міжнародны кангрэс.

5. Правільныя нюрнбергскія каўбаскі павінны быць памерам роўна з мезенце, таму іх і заказваюць тузінамі на порцыю. Затое ў ра-

ёне Вюрцбурга каўбасы да кірмашоў робяць метравай даўжынні і акуртатна скуруваюць іх кольцамі.

6. На поўначы Баварыі папулярная так званая блакітная сасіска (Blauе Zіpfel). Насамрэч яна, вядома, не блакітная, проста вельмі бледная — з-за таго, што адварваюць яе з вялікай колькасцю водаці. Гэтыя сасіскі маюць характэрны кіславаты смак (таксама дзякуючы водаці).

7. Самыя даўняыя гатункі каўбас — гэта, мабыць, вегетарыянская (у іх склад могуць уваходзіць марская капуста, прарошчанае пшаніца або втруб'е), салодкая «каўбаса да гарбаты» з крышанага печыва і згушчаны і... залата.

8. У Дзюсельдорфе ёсць рэстаран, дзе можна паесці залатыя сасіскі. Гэта звычайныя сасіскі, пакрытыя тоненькім пластом чыстага золата 585 пробы. Справа ў тым, што гаспадар рэстарана шчыра лічыць, што золата карыснае для стравання і здароўя ўвогуле.

9. Адмысловая апаратура, якая правярае валікі авіятурыстаў у пошуках выбуховых рэчываў, часта спрацоўвае на багажы турыстаў з Германіі. Рэч у тым, што ў каўбасе ёсць нітрыт натрыю (менавіта дзякуючы яму каўбаса захоўвае чырвоны колер), які з'яўляецца кампанентам шматлікіх выбуховых рэчываў. Вось і прымаюць разумныя прыборы нямецкі ласунак за тэрарыстычную акіцыю.

СКАНВОРД

Склаў Андрэй МІХАЙЛАЎ.

Сканворд з 10 фота і 100 артыкулаў.

Фота 3 → Карзіна → Фота 2

Ядавіты грыб → Параный часта часта → Сігнальны інструмент → Прыгажосць → Страха

Рознакальцовы мінерал → Від спартыўнага бегу → 100 артыкул → Лодка лад ветразем → Даклад камандзіру

Фота 5 → Навааліны газ → Прыпада мультяра → Стануючы адзас → Патруль → Пешы таксіст → Галаўны ўбор дзіцці → Паглыбленне ў зямля

Шароўная тэма з разводамі → Шыфр → Яна ж - Гарыслава → Сусуд гіпа-танузы → Шчыльна ў плоце → Буйны японскі горад → Частка ладкіма-нага ерана

Род тканіны → Бос → Анты-лад катада → Азійская краіна → «Напалеон» кулінара → Спорнае расліна → Плямка на скуру

Голас Баскава → Меркаваны пра яласць → Аўстралійскі страус → Далікатэс → Крыва-смак → Карагодны танец у славян → Бок свету

Літаратурны бацька Кружа → Ранг кара-тыста → Опернае сола → Гурт людзей → Маральная сіла, настрой → Шануючы чалавек на Ускодзі → У пух і ... → Разгалістая расліна → Фота 1

Фота 4 → Прыток Печоры

Фота 1 → Страга. Хурма. Яма. Рагітка. Краца. Пенс. Дак. Ірка. Ата. Рапарт. Осека. Кантур. Мох. Ары. Зюга. Фран. Давор. Кітка. Горн. Шу. Дух. Тыкалі: Мухомор. Катэ. Манга. Шэф. Анон. Кемва. Дан. Захат. Капір. Хіціна. Курт. Прах. Аваката. Па пер. Уа. Торт. Капашар. Тенар. Камар. Дэфо. Анпка. Кога. Азон. Рычка. Мурр. Яхта. Кот. Папая. Ратнеда. Рад. Па гарызанталі: Гранат. Капшока. Арат. Крок. Рад.

СЕННЯ

Месяц Поўня 15 ліпеня. Месяц у сузор'і Казярога.

Сонца

Усход	Заход	Даўжыня дня
Мінск — 4.55	21.35	16.40
Віцебск — 4.37	21.32	16.55
Магілёў — 4.45	21.25	16.40
Гомель — 4.50	21.13	16.23
Гродна — 5.12	21.49	16.37
Брэст — 5.21	21.41	16.20

Імяніны
 Пр. Ангеліны, Дзяміна, Кузьмы, Нікадзіма, Пятра.
 К. Ангеліны, Ізабелы, Бенавентуры, Каміля, Марцэля, Нікадзіма, Якуба.



Фота/Анатоль КЛЕШЧУКА.

НАДВОР'Е на заўтра

Гэамагнітныя узрушэнні

22 ліпеня: 01 гадз. 04 гадз. 19 гадз. 16 гадз. 13 гадз. 10 гадз.

Абзаначэнні:
 — няма прыкметных геамагнітных узрушэнняў
 — невялікія геамагнітныя узрушэнні
 — слабая геамагнітная бура

...у суседзях!

ВАРШАВА	КІЕВ	РЫГА
+22...+24°C	+28...+30°C	+22...+24°C
ВІЛЬНЮС	МАСКВА	С.ПЕЦЯРБУРГ
+25...+27°C	+31...+33°C	+23...+25°C

14 ліпеня

1820 год — нарадзіўся Ян Казімір Завіша, беларускі археолаг. Адным з першых даследаваў стаянкі каменнага веку на тэрыторыі Беларусі. Вывуаў пытанні засялення старажытнымі людзьмі берагоў рэк Вілі, Дняпра і Нёмана, міграцыі і культурнага сувязі славян. Заснаваў і выдаваў «Археалагічны вядомасці».

1789 год — у час Вялікай французскай рэвалюцыі краснас-турма Бастылія, сімвал абсалютнай манархіі, была захопленая рэвалюцыйна настроеным народам.

«Будзь першым, калі трэба служыць, і апошнім, калі трэба гаварыць».

Эфендзі Капіеў (1909—1944), дагестанскі пісьменнік.

Дзве даты

Цытата дня:

ГРАФІЦІ ЗА ЭКАНОМІЮ ВАДЫ

У Слоніме на будынках помпавых станцый сталі з'яўляцца вось такія графіці. Як паведамілі журналісты ў адміністрацыі Слонімскага водаканала, падобныя малючкі супрацоўнікі водаканала распрацавалі сумесна з мясцовымі экалагамі, і гэтыя малючкі былі ўзгоднены ў Слонімскай раёнаўпраўдзячым.

А потым мастакі пачалі імі афармляць помпавыя станцыі. Першая аформленая станцыя з'явілася ў самым центры Слоніма на вуліцы Даватара. Графіці не толькі прыгожа глядзяцца, але і заклікаюць людзей берагчы і эканоміць ваду.

Сяргей ЧЫГРЫН. Фота аўтара.

Ветэрана са Скідаля **Ільію БАРЫСАВА** віншуюць з днём народзінаў!
 М. Малиноўскі.

АДКАЗЫ НА СКАНВОРД

Страга. Хурма. Яма. Рагітка. Краца. Пенс. Дак. Ірка. Ата. Рапарт. Осека. Кантур. Мох. Ары. Зюга. Фран. Давор. Кітка. Горн. Шу. Дух. Тыкалі: Мухомор. Катэ. Манга. Шэф. Анон. Кемва. Дан. Захат. Капір. Хіціна. Курт. Прах. Аваката. Па пер. Уа. Торт. Капашар. Тенар. Камар. Дэфо. Анпка. Кога. Азон. Рычка. Мурр. Яхта. Кот. Папая. Ратнеда. Рад. Па гарызанталі: Гранат. Капшока. Арат. Крок. Рад.

ЗАО «ДЕЛЬТА БАНК»

220036, г. Мінск, ул. Розы Люксембург, 95.
 Тел. 256 19 08, www.deltabank.by

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 июля 2011 г. (в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	01.07.2011	01.07.2010
1	АКТИВЫ			
2	Денежные средства	1101	52 800,5	9 705,2
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102	-	-
4	Средства в Национальном банке	1103	67 291,1	30 549,6
5	Средства в банках	1104	98 798,5	79 861,7
6	Ценные бумаги	1105	30 934,2	-
7	Кредиты клиентам	1106	213 428,6	97 676,4
8	Производные финансовые активы	1107	19 962,0	40,7
9	Долгосрочные финансовые вложения	1108	873,6	703,4
10	Основные средства и нематериальные активы	1109	11 627,1	9 204,1
11	Имущество, предназначенное для продажи	1110	-	-
12	Прочие активы	1111	10 289,7	6 713,9
13	ИТОГО активы	11	506 005,3	234 455,0
14	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
15	Средства Национального банка	1201	34 610,7	0,1
16	Средства банков	1202	26 739,6	56 202,1
17	Средства клиентов	1203	311 253,9	103 701,1
18	Ценные бумаги, выпущенные банком	1204	10 043,3	1 580,3
19	Производные финансовые обязательства	1205	2 686,1	718,1
20	Прочие обязательства	1206	11 748,5	979,4
21	ВСЕГО обязательств	120	397 082,1	163 181,1
22	КАПИТАЛ			
23	Уставный фонд	1211	72 200,0	72 200,0
24	Эмиссионный доход	1212	-	-
25	Резервный фонд	1213	3 610,0	739,6
26	Фонд переоценки статей баланса	1214	2 001,7	376,8
27	Накопленная прибыль	1215	31 111,5	(2 042,5)
28	ВСЕГО капитал	121	108 923,2	71 273,9
29	ИТОГО обязательств и капитал	12	506 005,3	234 455,0

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 июля 2011 г. (в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	01.07.2011	01.07.2010
1	Процентные доходы	2011	13 750,7	7 648,8
2	Процентные расходы	2012	16 590,4	7 533,5
3	Чистые процентные доходы	201	(2 839,7)	115,3
4	Комиссионные доходы	2021	39 429,4	17 361,8
5	Комиссионные расходы	2022	2 411,2	327,0
6	Чистые комиссионные доходы	202	37 018,2	17 034,8
7	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	203	-	-
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204	-	-
9	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	205	5 327,5	(2 494,8)
10	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	206	20 521,7	(838,6)
11	Чистые отчисления в резервы	207	1 741,6	2 165,1
12	Прочие доходы	208	3 820,6	2 959,9
13	Операционные расходы	209	20 857,6	15 809,7
14	Прочие расходы	210	1 541,9	844,3
15	Прибыль (убыток) до налогообложения	211	39 707,2	(2 042,5)
16	Налог на прибыль	212	8 773,7	-
17	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	2	30 933,5	(2 042,5)

Председатель Правления А. Г. Столяров
 Главный бухгалтер Е.М. Грибанова
 Дата подписания «05» июля 2011 г.

БЕЛАРУСКИ НАРОДНЫ БАНК
 BELARUSKY NARODNY BANK

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 июля 2011 г.
 ОАО «Белорусский народный банк» (в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	01.07.2011	01.07.2010
1	АКТИВЫ			
2	Денежные средства	1101	14 074,8	3 851,4
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102	-	-
4	Средства в Национальном банке	1103	173 690,4	2 794,0
5	Средства в банках	1104	62 419,1	16 794,3
6	Ценные бумаги	1105	-	31 969,7
7	Кредиты клиентам	1106	167 176,2	65 315,7
8	Производные финансовые активы	1107	2 043,6	-
9	Долгосрочные финансовые вложения	1108	77,8	77,8
10	Основные средства и нематериальные активы	1109	32 968,1	28 957,1
11	Имущество, предназначенное для продажи	1110	-	-
12	Прочие активы	1111	4 737,0	3 297,5
13	ИТОГО активы	11	457 187,0	153 057,5
14	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
15	Средства Национального банка	1201	99 297,1	-
16	Средства банков	1202	88 621,1	20 450,8
17	Средства клиентов	1203	108 459,7	25 499,9
18	Ценные бумаги, выпущенные банком	1204	-	-
19	Производные финансовые обязательства	1205	40 356,2	-
20	Прочие обязательства	1206	3 758,3	755,6
21	ВСЕГО обязательств	120	340 492,4	46 706,3
22	КАПИТАЛ			
23	Уставный фонд	1211	69 219,7	69 219,7
24	Эмиссионный доход	1212	-	-
25	Резервный фонд	1213	3 996,3	3 996,3
26	Фонд переоценки статей баланса	1214	26 381,6	21 698,2
27	Накопленная прибыль	1215	17 097,0	11 437,0
28	ВСЕГО капитал	121	116 694,6	106 351,2
29	ИТОГО обязательств и капитал	12	457 187,0	153 057,5

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 июля 2011 г.
 ОАО «Белорусский народный банк» (в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	01.07.2011	01.07.2010
1	Процентные доходы	2011	13 363,4	8 527,4
2	Процентные расходы	2012	3 159,5	6 537,8
3	Чистые процентные доходы	201	10 203,9	7 689,6
4	Комиссионные доходы	2021	4 944,6	1 560,4
5	Комиссионные расходы	2022	4 068,2	235,3
6	Чистые комиссионные доходы	202	876,3	1 325,1
7	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	203	-	-
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204	-	-
9	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	205	54 771,8	909,2
10	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	206	(38 341,5)	-
11	Чистые отчисления в резервы	207	9 763,6	1 728,0
12	Прочие доходы	208	280,2	1 271,9
13	Операционные расходы	209	11 580,1	6 927,2
14	Прочие расходы	210	887,3	579,7
15	Прибыль (убыток) до налогообложения	211	5 559,7	1 960,9
16	Налог на прибыль	212	469,5	442,4
17	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	2	5 090,2	1 518,5

Генеральный директор К. Церетели
 Заместитель Главного бухгалтера Н.П. Шнип
 Дата подписания «13» июля 2011 г.

АРЭХ

У шматлікіх казках і паданнях арэх (арэхавае дрэва) узгадваецца даволі часта як «месцазнаходжанне» таямніцы багаці і нячыйнага сілы. Таксама арэх сімвалізуе ўрадлівасць, водную стыхію і мудрасць. У Бібліі святая кніга параўноўваецца з арэхам: шалупа адпавядае гістарычным фактам, ядро — закладзеным у іх сімвалам жыцця.

- Арэх — расліна, якая любіць вільгаць і хутка расце. У адным з паданняў распавядаецца: за тое, што Ісус Хрыстос здолеў наталіць свой годад, Бог блаславіў гэтае дрэва.
- Арэх у шматлікіх народных культурах сімвалізаваў урадлівасць. Яшчэ ў дахрысціянскія часы існаваў звычай закладваць маладыя арэхамі.
- На Беларусі паўсюдна існаваў такі звычай: нявеста ў час вячання павінна была трымаць за паухай арэх, каб у яе нарадзіліся сыны.
- У старажытныя часы перад тым, як легчы спаць, маладыя павінны былі «адкупіцца» арэхамі ад вясёлых гасцей.
- Лічыцца, што арэх прыносіць поспех закаханым.
- Год, багаты на арэхі, прадказваў нараджэнне доўгачаканых дзяцей.
- У той жа час народ заўважаў: не бывае два гады запар ураджаю на арэхі.
- Па народных уяўленнях, «той, хто знойдзе і захавае першую кветку арэхавага куста, абавязкова знойдзе клад у купальскую ноч».
- Лічылася: калі пры сабе насіць арэхавую кветку, будзе удалым у жыцці, ва ўсім будзе шанцаваць.
- Таму, хто знайшоў арэх-спарыш, заўсёды будучы спрыяць поспеху, дабрабыт і шчасце.
- Арэх заўсёды лічылі магічным дрэвам. Яго галіны выкарыстоўвалі ў рытуальных дзеяннях. З іх выраблялі палачкі для варажбы.
- Лічылася, што зрабіць «шчаслівую» вуду можна з арэшны, якая расце з мурашкіна ці побач з ім.
- Дзякуючы галіне арэха можна вызначыць дакладнае месцазнаходжанне вады пад зямлёй.
- У народзе лічылі: калі карову гнаць галінкай арэшны, яна будзе даваць больш малака.
- Народныя знахары гатавалі адвар і настой з арэхаў, які дапамагаў пры атручванні.
- Акрамя гэтага, настой з грэцкіх арэхаў дапамагае пазбавіцца ад алкагалізму.
- Паводле старажытных павер'яў нашага народа, цень арэшніка шкодная і небяспечная для чалавека і жывёлы. Навукоўцы пацвердзілі гэты цікавы факт: лісце арэха выдзяляе небяспечную арэхавую атруту.
- Па арэхам і іх ураджай прыкмяталі: шмат арэхаў, мала грыбоў — зіма будзе снежная і лютая.